

ЛІТАРАТУРНАЯ БЕЛАРУСЬ

Выпуск №5 (69)
(травень)

www.lit-bel.org

www.novychas.org

Культурна-асветніцкі праект Грамадскага аўяднання «Саюз беларускіх пісьменнікаў» і «Новага часу»

АНОНС

«НАВІНЫ»: літаратурна-грамадска жыццё траўня	c. 2.
«ЭС»: Але́сь КАСКО пра Міколу КУПРЭВА	c. 3.
«ПАМЯЦЬ»: Ціхан ЧАРНЯКЕВІЧ пра КУПРЭВА-шасцідзесятніка..	c. 4.
«ПАЗІЯ»: «Пункіцы нябесных сцяжкін» Ірыны БАГДАНОВІЧ	c. 5.
«ЮБІЛЕЙ»: Ала ПЕТРУШКЕВІЧ пра 100-годдзе Анатоля ІВЕРСА ..	c. 6.
«ПАЗІЯ»: новыя вершы Леаніда ДРАНЬКО-МАЙСЮКА	c. 7.
«ПРАЙДЗІСВЕТ»: два алавяданні «эзтктыўнага нумара»	c. 8-9.
«ПАЗІЯ»: «Навыплаўлены дзень» Віктара СЛІНКІ	c. 10.
«ПРОЗА»: аповед «ПЕЦЬКА» Міколы ДУБОЎСКАГА	c. 11.
«ПРОЗА»: прычча «ІХ» Анатоля БАРОЎСКАГА	c. 12.
«ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА»: Ціхан ЧАРНЯКЕВІЧ пра Алеся САЛАУЯ	c. 13.
«КРЫТЫКА»: разэнзія Сяргея ЧЫГРЫНА на «Выбранае» Алеся БАРСКАГА	c. 14.
«ПАЛІЦА»: ЛегАЛ пра новы нумар часопіса «ДЗЕЯСЛОУ»	c. 15.
«СВЕТ»: літаратурныя навіны замежжа	c. 16.

► ПАМЯЦЬ

ПЕРАМОГА. ЯНЫ НАПЕРАДЗЕ ІДУЦЬ

Уладзімір НЯКЛЯЕУ

9 Мая я звычайна віншаваў бацьку і ягоных франтавых сяброў. Яны збіralіся пасля ўрачыстага афіцыёзу дзенебудзь на беразе рэчкі ці ў ляску, выпівалі па сто франтавых за тых, хто да гэтага дня не дажыў, курылі і маўчалі. А калі ўспаміналі пра вайну, дык іх успаміны мала нагадвалі тыя карціны пераможных баталій і пампезнага герайзму, якія майяваліся савецкай прапагандай. Можна сказаць, ніяк не нагадвалі...

Мой бацька, які прайшоў вайну ад пачатку да канца, распавёў аднойчы, як патрапіў у штрафроту. Паслалі яго ў тыл па снарады. Пагрузілі яны з сябруком тыя снарады ў палутарку, а сябрук кажа: «Я ведаю, дзе тут піва можна папіць. Заўтра наступленне, давай вып'ем перад смерцю».

На перадавой — смерць, а ў тыле, хоць і вайна, — жыццё. Пры штабе — піўная. Зайшлі яны, а ў піўной налівае піва бацьку ўзямыя. Бацька кажа: «Каму немцаў забіваць — каму піва наліваць». Зямляк у адказе: «А вы, хлопцы, прывядзіце мне сюды пару немцаў, я іх тут заб'ю».

Бацька яму ў люб куфлем, піва не дапіўши, і сябрук бацьку таксама не стрываў...

З тым паехалі. Назаўтра бой, сябрук бацьку загінуў. А бацьку асабіст паклікаў. Буфетчык нажаліўся, а буфетчык — фігура. Асабіў для асабістаў, якія разам са штабнымі на вайне піва й пілі. Асабіст кажа: «Я пакуль да цібе па-свойску. Твой зямляк умову паставіў: ты перад ім за сябе і за сябрука свайго прабачаешся — і ён не піша рапарт. Калі не прабачаешся, дык штрафрота. Ты ў люб даў старшаму па званні».

Бацька адказаў, што не ведае, ці згадзіўся б прасіць пррабачэння ягоны загінулы сябрук. И пайшоў у штрафроту, дзе прабыў усяго тры дні: на чацвёрты яго паранілі.

Хтосьці сказаў бацьку, што закон: «У штрафроте (як і ў штрафбаце) не да смерці (як у немцаў), а да першай крыві ці ўзнагароды» — адстаяў перад генералісімусам Сталінам маршал Жукаў. И маршал стаў для бацькі куміром. Мемуары Жукаў ў апошнія гады



жыцця былі настольнай бацькавай кнігай.

Бацька не ведаў, што ягоны брат загінуў пад Берлінам 16 красавіка 1945 года толькі таму, што Жукаў, атрымаўшы на гэта згоду Сталіна, аддаў загад штурмаваць Зеэлаўскія вышыні. Штурмаваць без ваенай патрэбы: і лёс Берліна, і вынік вайны быў ўжо вырашаны. Штурмаваць адной пяхотай — безтанкаў і самалётаў.

I за два дні штурму паклалася на тых вышыніх столькі салдат, колькі сёння засталося ў Беларусі ўсіх жывых ветэранаў.

Пра гэта не сказана ў мемуарах Жукаўа, якія канчаюцца якраз успамінамі пра штурм Берліна. Няма ў іх нічога і пра тое, як

Яфрэйтар Пракоп Някляеў, які паміж прыніжэннем і штрафротай выбраў штрафроту, гэты ліст любімага маршала не прачытаў

пасля вайны генералісімус з маршалам дзялілі салдацкую перамогу.

22 сакавіка 1946 года Жукаў быў прызначаны намеснікам міністра абароны, а ўжо 1 чэрвеня таго ж года з гэтай пасады звольнены. У загадзе аб звольненні міністр абароны Сталін напісаў: «Маршал Жуков, утеряв всяную скромность, и будучи увлечен чврством личной амбіции, счытал, что его заслуги недостаточно

оценены, приписывая при этом себе, в разговорах с подчиненными, разработку и проведение всех основных операций Великой Отечественной войны, включая и те операции, к которым он не имел никакого отношения».

21 лютага 1947 года Жукаў быў выведзены са складу ЦК. 27 лютага ён напісаў ліст Сталіну:

«Товариш Сталин, я еще раз со всей чистосердечностью докладываю Вам о своих ошибках.

1. Во-первых, моя вина прежде всего заключается в том, что я во время войны переоценивал свою роль в операциях и потерял чувство большевистской скромности. Во-вторых, моя вина заключается в том, что при докладах Вам и

Ставке Верховного Главнокомандования своих соображений, я иногда проявлял нетактичность и в грубой форме отставал свое мнение. В-третьих, я виноват в том, что в разговорах с Василевским, Новиковым и Вороновым делился с ними о том, какие мне делались замечания Вами по моим докладам. Все эти разговоры никогда не носили характера обид, точно так же, как я, высказывались Василевский, Новиков и

Воронов. Я сейчас со всей ответственностью понял, что такая обычательская болтовня безусловно является грубой ошибкой и ее я больше не допущу. В-четвертых, я виноват в том, что проявлял мягкотелость и докладывал Вам просьбы о командах, которые несли заслуженное наказание. Я ошибочно считал, что во время войны для пользы дела лучше их быстрее простить и восстановить в прежних правах. Я сейчас осознал, что мое мнение было ошибочным.

2. Одновременно, товариш Сталин, я чистосердечно заверяю Вас в том, что заявление Новикова о моем враждебном настроении к правительству является клеветой. Вы, товариш Сталин, знаете, что я, не щадя своей жизни, без колебаний лез в самую опасную обстановку и всегда старался как можно лучше выполнить Ваше указание.

3. Все допущенные ошибки я глубоко осознал, товариш Сталин, и даю Вам твердое слово большевика, что ошибки у меня больше не повторятся. На заседании Высшего военного совета я дал Вам слово в кратчайший срок устранить допущенные мною ошибки, и я свое слово выполняю. Работаю в округе много и с большим желанием. Прошу Вас, товариш Сталин, оказать мне полное доверие, я Ваше доверие оправдаю. Г. ЖУКОВ».

Добра, што ў кнізе мемуараў Жукаў пра дзяльбу салдацкай перамогі ні слова, і яфрэйттар Пракоп Някляеў, які паміж прыніжэннем і штрафротай выбраў штрафроту, гэты ліст любімага маршала не прачытаў.

Як не прачыталі яго і бацькавы сябры, якія паміж сабой нічога не дзялілі, апрач франтавых ста грамадзкай перамогі, якія паміж сядзяць на пагорку, выпіваюць, дымляць, із кожным днём Перамогі іх усё меней, меней, меней, галасы іх цішэй, цішэй, цішэй — вось ужо амаль і спусцеў пагорак...

Але не спусцеюць ніколі сэрцы людзей, у якіх жыве і будзе жыцць уздзячнасць тым, хто, нягледзячы на калектывізацію і Гулаг, калгасы і лесапавалы, штрафроты, штрафбаты і заградатрады, неймавернымі выслікамі і небываючай крывей выстаяў і перамогі!..

*Спытае нехта: як жывеш?
I ты ў адказ кіјунеш: нічога...
Пасля спытай сябе самога:
Як ты жывеш? Ці так жывеш?*

*Прыйдзі да Вечнага агню
I моўчкі, стаўши на калені,
Правер агнём сваё сумленне
На праду і на чысціню.*

*Калі устанеш прысягнуць
Усім, хто не вярнуўся з бою,
Ты не шукай іх за спіною.
Яны наперадзе ідуць.*

<http://naviny.by>

НАВІНЫ

10 (2)

САЮЗ

АДНОЎЛЕНА АДДЗЯЛЕННЕ СБП

**Адбылося паседжанне
Магілёўскага аддзялення ГА
«Саюз беларускіх пісьменнікаў».**

У парадку дня былі два пытанні: 1. Аб аднаўленні дзеянасці Магілёўскага аддзялення СБП; 2. Выбары старшыні аддзялення. Праца паседжання пачалася з уручэння пісьменніцкіх пасведчаній нядаўна прынятых у шэрагі СБП Тамары Аўсяннікавай, Міхасю Булавацкаму і Сяргею Украінку.



ЭКСЛІБРЫС

**Закончыўся прыём заявак
на конкурс Саюза беларускіх
пісьменнікаў «Экслібрис»
для маладых літаратараў.**

2012 год выдаўся багатым на юбілеі класікаў беларускай літаратуры: 200 гадоў з дня нараджэння Паўлюка Багрыма, 130 — Якуба Коласа і Янкі Купалы, 125 — Алеся Гаруна і Цішкі Гартнага, 100 — Максіма Танка, 95 — Янкі Ерыля, 75 — Міхася Стральцова... Славутым юбілярамі і прысвячацца конкурс.

Да ўзделу прымаліся працаічныя творы, пазія, драматургія, літаратурная крытыка, пераклады мастацкіх тэкстаў на беларускую мову і пераклады твораў беларускіх пісьменнікаў

Прэсавая служба СБП

на расейскую мову. Узяць уздел у конкурсе маглі пісьменнікі, літаратурныя крытыкі і перакладчыкі, не старшыя за 35 гадоў.

Лепшых аўтараў назаве журы конкурса, у якое ўваішлі: Эдуард Акулін, Ірына Багдановіч, Аксана Данільчык, Віктар Жыбуль, Алеся Пашкевіч, Барыс Пятровіч, Людміла Рублеўская, Міхась Скобла і Андрэй Хадановіч.

Па выніках літаратурнага конкурса «Экслібрис» будзе праведзена вечарына ўзнагароджвання пераможцаў. Творы фіналістаў будуть надрукаваны ў часопісе «Дзеяслу» і «Літаратурнай Беларусі», іх аўтары атрымаюць магчымасць наведаць літаратурныя майстар-класы, якія правядуць вядомыя беларускія пісьменнікі. Па заканчэнні конкурса пры СБП пачне праца в Школе маладых літаратараў.

Прэсавая служба СБП

ЧЭРВЕНЬСКІЯ ЮБІЛЯРЫ

**У наступным месяцы чакаюць сваіх
юбілеяў сябры Саюза беларускіх
пісьменнікаў:**

05.06.1942 — Вячаслаў Пятровіч Рагойша
13.06.1957 — Ігар Васільевіч Жук
26.06.1932 — Давід Рыгоравіч Сімановіч

Жадаем усім радасці, натхнення і дабрабыту!




ВЫДАННІ

«КАСТРЫЧНІЦКАЯ ПЛОШЧА»

**43-гадовы нямецкі пісьменнік
Марцін фон Арніт напісаў
раман «Кастрычніцкая
плошча» (2012). Дзеянне
ў рамане, дзе скрыжаваліся
дэтэктыўная, любоўная
і палітычная сюжэтныя лініі,
разгортаеца ў Беларусі.**

У цэнтры кнігі — беларуска-вугорская сям'я з досьціць разгалінаваным генеалагічным дрэвам і

неўпарадкованымі сексуальными сувязямі. Беларусь вачыма галоўнага героя Васіля — гэта: глухая правінцыя з мужчынамі-алкаголікамі і жанчынамі, якія любяць гуляць у карты; вывучэнне роднай мовы як замежнай; кініны з прэзідэнтам, які «па волі Ўсявішніяга ўзяў усё кескае з сацыялізму і капіталізму, старанна змяшчаў і называў гэта Беларуссю»; безвыніковыя спрэчкі «тутэйшых» з слірамі-апазіцыянерамі; адсутнасць планаў і перспектыв.



Як даводзіць сам а ў т а р , жыццёвая пазіцыя В а с і л я , я г о н ы я с т о м а і расчараванне ўласцівым многім маладым мужчынам з розных краінаў Усходняй Еўропы. Сам аўтар нарадзіўся ў Вугоршчыне, а ў Беларусі быў двойчы. Напачатку 90-х краіна ўразіла Марціна

фон Арніта атмасферай ўжару — ён разам са сваім музычным гуртом наведаў Беларусь, якая толькі што атрымала незалежнасць. Другім разам літаратар завітаў да нас у 2008 годзе, і іншоў быў шакаваны — на гэты раз тым, што не пазнаў краіну. Тады Марцін меў стасункі не толькі з беларускімі апазіцыянерамі, але і са спецслужбамі, якія зварнуліся да яго наўпрост на роднай мове, без ціску, паведаміўшы, што ведаюць, хто ён і адкуль.

Штуршком да напісання кнігі стала фраза, пачутая ад беларуса. Малады апазіцыянер, які знаёміў Марціна з Мінскам, прамовіў міаходзь: «А вось гэта — месца, дзе

нас перыядычна збіваюць пасля выбараў». Марцін на ёсё жыццё запомніў словаў свайго беларускага сябра і інтанацыю, з якой яны былі прамоўлены.

Нямецкія крытыкі станоўчы адгукнуліся на раман «Кастрычніцкая плошча»: яны палічылі ўдалым спалучэнне камічнага і трагічнага, а таксама адзначылі выдатны палітычны складнік і трывалы дэтэктыўны сюжэт кнігі.

Тое, што для замежнікаў ёсць цікавая сучасная літаратура, для беларусаў — штодзённая гарка-вача роначасць...

paval-abramovi4.livejournal.com
паводле Deutsche Welle

РЭГІЁНЫ

СУМАВАЦЬ? НЯМА ЧАСУ!

**Чалавек не заўсёды можа
абраць сабе месца для
жыхарства — даводзіца
ж лічыцца з жыццёвымі
рэаліямі... І ёсё ж пытанне,
дзе лепей жывеца-існуеца
творчай асобе, прынамі
— літаратару, не мае, мне
здаецца, адназначнага адказа.**

Колькі мы ведаем прыкладаў, калі пісьменнікі, што жылі «ў правінцыі», адначасова былі ўладарамі думак сталічнай чытацкай аўдыторыі. Але гаворка трохі пра іншае: ці пачуваюць сябе «ізляванымі» сучасныя беларускія літаратары, у прыватнасці — сябры нашага пісьменніцкага саюза, якія жывуць далёка ад буйных гарадоў? Канешне, ёсць тэлефоны, ліставанне, Інтэрнэт, магчымасць атрымліваць па пошце літаратурныя выданні... Але што рабіць, калі цягне і да «жывых», непасрэдных контактаў?

Можна, вядома, час ад часу наведваць сталіцу або абласны горад, сустракацца з сябрамі-калегамі. Ёсць, аднак, і іншы цікавы шлях, які ўжо не адзін

год практикуюць літаратары Лунінеччыны: запрашаць да сябе ў госці, ладзіць вечарыны ды іншыя імпрэзы з узделам «суседзяў». І не толькі суседзяў геаграфічных, бо не аднойчы наведвалі Лунінечкі раён пісьменнікі з Мінска, іншых рэгіёнаў Беларусі. Што да берасцейцаў (а Лунінеччына належыць да Брестскай вобласці), то тут за апошнія гады пабывала ўжо большасць сябраў абласнога аддзялення Саюза беларускіх пісьменнікаў.

Прыклады? Сёлета трэці год запар лунінечкія сябры СБП і Беларускай асацыяцыі журналістаў зладзілі ў сваім горадзе тэматычны круглы стол (і адначасова творчую вечарыну) літаратараў і журналистаў.

У часе імпрэзы абмяркоўваліся, напрыклад, аспекты ўзаемадачынення журналісткі і літаратуры, праблемы (не)залежнасці творчай асобы ад жыццёвых абставін і інш. Апрача мясцовых творцаў, уздел у мерапрыемстве бралі ў 2010 годзе Іван Лагвіновіч, Аляксей Белы і Алеся Корнеў з Баранавіч, Аляксей Філатав з Берасця, у 2011-м — берасцейцы Мікалай Аляксандраў, Алеся Паплаўскі, Уладзімір Глазаў, а

сёлета — Лявон Валасюк і Мікола Сянкевіч з Бреста, Аляксей Галасок з Ганцавіч, Ірына Ляшкевіч са столінскай вёскі Мачуль, старэшы журналіст і публіцыст Міхаіл Нардштайн — ажно з Германіі... А былі ж за мінулыя гады і іншыя творчыя сустрэчы, у тым ліку з Паўлом Ляжновічам і Аленай Ігнацюк (Пінск), Валянцінай Оспінай (Бяроза), Міколам Пракаповічам (Брест) да іншымі.

Выбираюцца і самі лунінчане з выступамі ў іншыя рэгіёны, презентуючы сваю творчую суполку. Выступалі ў розны час у Мінску, Пінску, Іванаве, Брасце, Ганцавічах, Бярозе, Белааёрску... Не так даўно зноў наведалі Ганцавічы, бралі ўздел у вечарыне Алеся Каско, презентацыі ягоныя кнігі «Нічога больш», якую зладзілі былу земляку мясцовыя культработнікі (паказальна, што і тамтэйшыя вертыкаль на чале са старшыней райвыканкама наведала пастычнае свята).

Выснова са сказанага простая: сумаваць не варта, нават жывучы ў «глыбінцы». Наладзіць творчыя контакты не так і складана, была б ахвота. Так што — запрашаем да сустрэчы!

Вадзім Жылко

ВЫДАННІ

«ПАСЛЯЖЫЦЦЁ» ВАСІЛЯ БЫКАВА

**У электронным выдавецтве
«Пяршак» часопіса 34tag.net
выйшаў зборнік Васіля Быкава
«Пасляжыццё». Дапамаглі з
выданнем кнігі ўдава аўтара
Ірына Міхайлаўна Быкава,
Саюз беларускіх пісьменнікаў,
часопіс «Дзеяслу» і
новачасаўская «Літаратурная
Беларусь», якім 34tag
выказаў падзяку.**

«Бутэльчына» створаны ўжо ў незалежнай Беларусі, гаворка ў іх таксама ідзе пра сучаснасць. Акрамя таго, у электронны зборнік увайшла незавершаная аповесць «Бліндаж», распечатаная ў 1987 годзе. Усе тэксты апублікаваныя ў аўтарскай рэдакцыі.

«Аказалася, што дзевяць гадоў, якія прайшли са смерці Васіля Быкава, — недастатковы час для таго, каб асэнсаваць ролю пісьменніка ў гісторыі краіны і яе літпрацэсе ў прыватнасці. Гэтай кнігай мы хочам падкрэсліць, што лічым Быкава аўтарам, чытанне якога жыццёва неабходнае для разумення простых чалавечых каштоўнасцяў», — выказаў прадстаўнікі мультэлібла «Пяршак».

У афармленні кнігі «Пасляжыццё» выкарысталіся комікавая стылістыка. Па словам стваральнікаў лэйбла, гэта зроблена, каб падкрэсліць сучаснасць і актуальнасць прозы Васіля Быкава. Выдаўцы тлумачаць, што дызайн выдання — гэта іх рэфлек-



ся на тэкст. «Кожная ілюстрацыя — своеасаблівы ключ да таго ці іншага твора і зборніка ў цэлым». Аўтар ілюстрацый — маладая мастачка Ганна Крук. Канцептуальным насычэннем праекта займаўся Danila Berencef.

Спампаваць зборнік у Сеціве можна бясплатна.

Ул. інф.

ЗГАДКІ

«ЖУРАЎЛІ ЖУРЛВЫЯ МАЕ...» ДА 75-ГОДЗЯ МІКОЛЫ КУПРЭВА

Алесь КАСКО

**Дзіўлюся дзядам, якім
за восемдзесят, бытым
партызанам: яны ў сваіх
мемуарах нават колькасць
трафейных патронаў
злічваюць не круглымі
лічбамі. А мы з ім (нарадзіўся
25 траўня 1937-га) пры другой
сустрэчы, ужо ў дарослым
маім жыцці, і году яго
прыездзу ў нашу Чудзінскую
дзесяцігодку ніяк не маглі
ўзгадаць...**

Напрыканцы 1970-х, працуячы настаўнікам на Камянеччыне, Мікола (мы ўжо былі на «ты») калінікалі прыязджаша да мяне ў Жабінку. Таго разу амаль заначавалі на беразе Мухаўца каля цяпельца. Нагаманіліся пра ўсё, але час ад часу запыняліся на ягонай аповесці, рукапіс якое ён прывёў і чытаў у мяне дома. Аповесць захапіла, для мяне тады было адкрыццем, што гэтак праста і шыра можна пісаць пра патаёмнасць, інтymнасць, так паэтычна — пра звычайны сялянскі побыт, што можна і цяпер на Палессі напаткаць... Аляксандра Купрэна і нават выпіць з ім. Праўда, не з усім я пагаджаўся: тут занадта сэнтыментальна, там занадта натуралистично... Раніцою пасля гарбаты Мікола паехаў аўтобусам, а праз дні трох паведаў, што рукапіс згубіў па дарозе. Памаўчаў у тэлефонную трубку і рагатнью: «Кепска напісаў, таму і згубіў». Я пачуваўся вінаватым, аднак з цягам часу пераканаўся: чужой «камеры захоўвання» вандроўнік Мікола Купрэй не давяраўся, хіба што выпадкам; згубу ды іншыя нелады з сабою раствараваў у душы, хаваў пад самарапніяй.

Не любіў між тым «шпілек», што падкідвалі яму. Адказваў на іх дасціпна, адпаведна. Памятаю, у рэдакцыю Міколы Пракаповіча, дзе бавілі час мы з вандроўнікам, адчыніў дзвёры галоўны рэдактар аблтэлестуды, сакратар партарганізацыі, аднакашнік: «Здароў, Купрэй, як жывеш?» — «Добра, Толя. Жыву, як бачыш». — «Бачу, ажно чырвоны ўесь!» — «Не з таго расчырвонеўся, як ты думаеш. Учора я ў кампартыю ўступіў». Ды часта зброя самааховы хібіла, калі крыўда апякала да самага дна і я немагчыма было схаваць або парыраваць. «Шкада, што дзяржаўную прэмію амаль «выпісалі», ды не далі, я хоць расчоску купіў бы», — з натужнай усмешкай прамовіў і правёў далоняю па рэштках валасоў. Перажываў, гэта было відавочна. Не кожны ж, хто ведаў пра казус, здагадваўся, што справа не ў недацэнцы таленту аўтара «правінцыйных фантазій». Сам ён сфакусіраваў прычыну на радках пра Зіну Зёлкіну, што «плацела з Лукашэнкам у Москву» (верш «Сустрэча з К. Крапівой у 1993 годзе»).

Літаратурная прэмія імя А. Куляшова, прысуджаная яму Саюзам беларускіх пісьменнікаў, з'явілася пэўнай маральнай кампенсацыяй, дый факт вылучэння на прэмію дзяржаўную меў станоўчы рэзансан — падштурхнуў улады загадзя памяняць ягоны пакой у двухпавярховай будыніне (з вонкавай стромай лесвіцай для хворага на ногі паэта!) у пушчанская вёсцы Папялёва на кватэрку ў Пружанах (на першым паверсе, між іншым).

Што да згубленых рукапісаў, дык далёка не ўсё паэту і празаіку ўдавалася ўзнавіць. З узноўленага — тая аповесць, што ён зачытваў мне ў Жабінцы. Яе раздзелы лёгка пазнаю ў «Імгенні светлым», творы, напісанымі літаралъна за месяц у Вярховіцкай, на Камянеччыне, бальніцы для сухотнікаў. Несумненна, сам працэс напісання быў светлым імгеннем для яго: цэлы месяц згадак пра маладосць і каханне, уваскрашэння сваёй і купрынскай Алесяյ, увасаблення сябе ў любімым пісьменніку і яго ў сабе, балазе прозвішчы сугучныя!.. Дарэчы, вы заўважылі? Усе пяць аповесцей, якія складлі зборнік «Палеская элегія» (2007) М. Купрэяў стварыў на працягу 1994—1999 гадоў у Вярховічах, дзе меў і ўтульніць, і душэўны спакой, і ўвагу да сябе, а да белых палатаў і халатаў яму было не прывыкаць. Зусім няпраўда, што самотнікам можна жыць паставяна. Нават воўк з аднайменнага купрэйскага верша цягнецца да людскога жытла.

Аднак жа я «забег» у пазнейшыя часы. Карціць вярнуцца да вытоку нашага знаёмства, а пасля і сяброўства, у той «недакладны» год, у сонечны школыні верасень 1964-га (дата, зафіксаваная Ганцавіцкім райаддзелам адукцыі). Свята было надзвычайнае: настаўніца паставяна на Чудзін прыехала шэсць-сем інтэлігентаў і ітэлігентак, маладых, прыгожых, бадзёрых. Крыху старэйшы — заўвуч Мікалай Сямёновіч Купрэй, годны паставаю, позіркам, з бялявымі кудзекамі на скронях. Рыхтык знакаміты рускі класік. Неўзабаве ў Пушкіна яго і «пераахрысцілі», балазе выкладаў ён тады рускую літаратуру. Мусіць, я спрычыніўся да гэтага, трохі з захапленнем, трохі з крыўдаю (з «крыўдазахапленнем» напісаў бы ўкраінец Васыль Стус). Пачаўся ўрок з пушкінскага «В Сибирь». Яшчэ не знаёмы для нас тэкст настаўнік даў чытаць аднаму, другому, пасля першай страфы пасадзіў і мяне, забраў з рук храстаматыю і прачытаў сам. Гэта было не чытанне, а пражыванне верша, нібы чытальнік ёсць і аўтар яго. З таго ўрока Купрэй стаў для нас «Пушкінам»...

Пра паэтычнае вучнёўства пытанне далікатнае. У вядомых дыялогах Міколы Купрэяна і Леаніда Галубовіча мой школьны настаўнік абмовіўся: Каско і Шушко сталі паэтамі ад зайдрасці да яго. Сказаў, няйнакш, з іроніяй. Пушкін Пушкіным,

а што ён паэт насамрэч, я тады толькі здагадваўся.

У студэнцтве сустрэў яго спачатку «завочна». У кабінечце беларускай літаратуры Брасціцкага пединстытута з ініцыятывы У. Калесніка вывесілі стэнд з гонарам за паэта-выпушкніка: «Яны надрукаваліся». Сярод іншых — Мікола Купрэй. Партрэт задуменага інтэлігента ў шырокім капелюшы і старонкі з «Маладосці», дзе вершы майго настаўніка. Адклаўся ў памяці, не, у душы, адзін — «Журавы не пралятаюць міма». Во калі я светла пазайздросці і доўга хадзіў акрылены: «О, каб сэрца ў мяне было жураўлінае ці, як у тых журавоў, чалавече сэрца было!». Менавіта — «чалавече», а не «чалавечна», як потым было папраўлена (хутчэй за ўсё — выдаўцтвам, а не рэдактарам на грамадскіх пачатках А. Вярцінскім) у першым зборніку. Вобраз журава — скразны ў М. Купрэяна, ён увасабленне ягонай любові, нязменна шчымлівай і балючай, да людзей з іх няведаннем, што часам твораць, да жыцця, якое пльыве і пльыве жураўліным клінам у небасхіл, да радзімы і вялізнага свету, дзе творца з ранім душой бывае адноўкаў самотнім. У аповесці «Палесская элегія» адзінокі ўсё: і непрыяяныя галоўны герой-студэнт, і яго каханая, у каго «апальны» бацька, і грэшны перад аднавяской цамі вартаўнік Янко, і журавель, асуджаны памерці...

Як настаўнік даведаўся, што былы ягоны вучань паступіў у пединстытут, застаецца для мяне загадкаю: праз свайго сябра Michał Rudkoўskага ці з публікацый у абласной «Зары»... Ён знайшоў мяне сам, у студэнцкім інтэрнаце. Пачытаў мае вершапрактыкаўні, памяркоўна сказаў: пішы, маўляй, але не старайся быць зарана мудрым. На летніх вакацыях прыехала ў Чудзін, парыбаліўся мною на Лані, падпісаў сваю «Непазбежнасць» з зычнінем, каб кожны мой верш быў не горшы ад таго ладнага шчупачка, якога злавілі на воду. Мала, дык яшчэ падабраў вершы і суправадзіў іх у «Чырвоную змену» Міколу Федзюковічу. Так я ў 1970 годзе дэбютаваў у рэспубліканскім друку, між іншым, з яшчэ адным ягоным вучнем, Анатолем Шушко.

Здаецца, Мікола Купрэй ніколі не даваў адназначных ацэнак ні чужым, ні тым болей сваім вершам, прынамсі, не выказваў іх наўпрост, як і стаўлення да крытычных артыкулаў і рэцензій. Што пра самога Купрэяна пісала крытыка раней, мне не падабалася. Чаго варты загаловак — «Сваё праз чужое!» З кім толькі не паўночніў Купрэяна. Скажам, з У. Уйтменам. Узоры сусветнай лірыкі, у якой заўзяты кніжнік быў добра абазнаны, дапамагалі сцвердзіцца на ўласным адметным шляху. Ён ад самага пачатку імкнуўся да свабоднага — не ў тэрміналагічным значэнні, а ў сэнсе разнаволенасці — верша.

1960-я гады наогул харектэрныя абнаўленнем нацыянальнай

паэзіі. Змагаўся за беларускі верлібр Максім Танк, разбураў аднастайную рытміку і рыфміку Анатоль Вярцінскі, ён жа падтрымаў паэта-наватара Міколу Купрэяна, падрыхтаваў да друку яго першую кніжку. Зрэшты, «Непазбежнасць» крэтыковалі не за «вольнасці» ў формабудове верша, не за празмерную элегічнасць ці занадта смелую метафору, але перш за ўсё за «безыдэйнасць» і «абстрактны гуманізм», які знайшлі і ў шэдэўры «Замест лекцыі пра жыццё»:

Паліла сонца — дажджэу
хацелася,
дажджы наваліліся —
сонца хацелася,
быў хлапчуком —
пасталець хацелася,
вышишаў за трывіацца —
юнацтва схацелася.
Стаў паміраць — жыць
захацелася
ў сонцы,
у ліўнях,
у юнацтве,
у сталасці
i — таму што жыў,
жыў на зямлі! —
плакаў прад сконам ад гора
i радасі.

Новую кніжку М. Купрэяна чытачы, сябры-паэты, а таксама крытыкі, тыя, хто ацаніў самаўтнную яго творчасць, чакалі з нецярпівасцю. Чакаць давялося ажно дваццаць восем гадоў. Выходу ў 1995-м «Правінцыйных фантазій» ускосна паспрыялі незалежнасць і дэмакратызацыя краіны, аднак реальна не абышлося без высілкаў захопленага талентам Купрэяна не менш адметнага паэта Леаніда Галубовіча. Ён, па сутнасці, на дзясятак апошніх гадоў стаў рэдактарам і апекуном яго, падаҳвоціў на стварэнне яшчэ і кнігі прозы ды вёў перамовы з выдаўцамі пра яе выпуск (на жаль, кніга пабачыла свет толькі праз тры гады пасля смерці аўтара).

У выдатных паэтаў, асабліва калі яны дэбютуюць у не зусім маладым узросце, як Мікола Купрэй, розніца ў мастацкіх вартасцях зборнікаў звычайна невялікая. Ды яны і не дапускаюць, каб наступны быў горшы за папярэдні. Лепей зробяць паўзу, доўгі ці кароткі час не стануць друкавацца, а то і пісаць. Гэта таксама адна з прычын вялікай часавай разбежкі паміж «Непазбежнасцю» і «Правінцыйнымі фантазіямі» — поруч з жыццёвай неўладкаванасцю, хранічнай нястачай душэўнай раўнавагі, узаемнай непрыязнансцю ў стасунках з праваднікамі ідэі «светлай будучыні» і «правільнай» маралі. Пастаянны чытач М. Купрэяна добра ведае, якён ставіўся да кожнай сваёй публікацыі ў перыёдичы: што ні падборка, дык тэма для размовы пра невычэрпныя магчымасці паэтычнага слова. Паэт, хоць і «марудна, з працяглымі і прыкрымі перапынкамі», набліжаўся да новай кнігі, і калі нарэшце яна выйшла, пісменнікі не раздумвалі доўга, како

на гэты раз вылучыць на самую высокую тады (і заняканую цяпер) прэмію. Памятаць пры гэтым і раней напісанае ім.

Яны перада мною на стале, два купрэйскія зборнікі (першы — у ксеракопіі). З захапленнем і смуткам перачытаў вершы то з аднаго, то з другога. Смутку ў другім пабольшала, у ім нямаю на рамантыку, іронія і самайронія саступілі роспачы і сарказму:

За гарою пытае крывіцкая Друць:
«А хто там ідзе?». Адказаў іудзей:
«Беларусы».

Затое ў ім багата горкай праўды пра жыццё і праўды мастацтва, красы. У такім спалучэнні і самы элегічны, самы трывожны верш пакідае светлы след у душы, які пакідаюць увосень «журавы журлівія», што адлятая ўзываша праз раздум чалавека над сабою, лёсамі блізкіх людзей, радзімы, і, можа, чым больш журыбы-горыцы ў ягоным раздуме, тым дабрэйшым, лепшым ён робіцца або хоча стаць у гэты момант...

«Правінцыйныя фантазіі» — або «Непазбежнасць»? Сабе такога пытання не задаю. Яны ўзаемапранікальныя, блізкія, многія творы першага зборніка вельмі ўдала дапоўнілі б і ўзмацнілі другі. Нездарма я ўгвароўваў Міколу спалучыць два зборнікі ў адной кнігцы, тым болей, што першы зрабіўся надзвычайнай рэдкасцю. Хіба што цяпер, дзякуючы памнажальнай тэхніцы ды рупнасці яе ўладальнікаў, скажам, М. Папекі, ён распаўсюджаеца. А раней выпрашваўся, а то і цішком забіраўся аўтарам з шафаў сяброў (менавіта гэтак я страпіў падпісаны мне асобнік). Дарагі ён быў яму як дзецишча, як памяць пра маладосць. І меў у дадатак не абы-якую побытавую вартасць.

«Непазбежнасць» з фотапарэдатам даўгі час служыла для аўтара адзінным пасведчаннем асобы. Гэту кніжку ён засёddy настай з сабою, яна ратавала яго ад міліцы і выпадковых застольнікаў-задзіраў. Яшчэ настай у торбе шмат газет, часопісных выразак, нятоўстых кніжак, якія пакаваў разам з хлебам ды салам. Рукаўкі, завершаныя або ў накідах, былі тут жа. Губляў, узнаўляў... Нямала купрэйскіх неапублікованых вершаў і экспромтаў у памяці сяброў, у рэдакцыйных архівах, з якіх пакрысе іх дастае Ціхан Чарнякевіч. З верша, прачытанага паэтам у разгар меліярацыі, памятаю ўсяго два радкі ды назыву «Маналог чорных буслоў»:

Не баяліся ваўка мы шэрлага —
байміся мы Пяцьра Маишрава...

Прыплюшчу вочы — і зноў перада мною Чудзін, сонечны верасень, Мікола Купрэй. І далёкая тады, а

►

ДЫСКУРС

ХАЦЕЎ НАМ СКАЗАЦЬ

(МІКОЛА КУПРЭЎ-ШАСЦІДЗЯСЯТНІК)

Ціхан ЧАРНЯКЕВІЧ

«Пісьменнік — гэта стыль».
Выказванне не старэе.
«Стыль» — гучыць шляхетна,
санорна. Як «сталь», толькі
мякчэй, больш працяжна,
з паніжэннем голаса. Іншая
реч: «пісьменнік — гэта
тэкст». Брыдка нават слухаць
такое. Рэжа вуха. «Не-не, гэта
абсалютна розныя рэчы».



Калі пасправаўшы сказаць пра Міколу Купрэева ў двух словамах, то ў галаву прыходзіць адно: «дыметрычны верш». Тэрмін даволі позыны, які крэтыкамі часта размазваецца ў дзесяці-пятнаццаці метафарах: «перарывістася дыханне», «расцягасць светапогляду», «збой рytmu» і г. д. Насамрэч, калі казаць пра паэтыку беларускіх шасцідзясятнікаў, то паняще дыметрычнага верша трэба згадваць абавязкову, бо менавіта яны зрабілі шмат для таго, каб гэты «памер» у нашым пісьменстве ўсталяваўся. Мікола Купрэў, нягледзячы на сваю выключную маргінальнасць, быў адным з самых актыўных пропагандыстаў: яго зборнік «Непазбеннасць» (адрэдагаваны яшчэ адным «дыметрычнікам» Анатолем Вярцінскім) можа быць названы ўзорным у гэтым плане.

Пераход да дыметрычнага верша з'яўляўся амаль незаўважным зломам ва ўсёй паэтыцы беларускай лірыкі. Адыход ад «кананічнага гладкапісу», якім быў літаральна завалены ўвесь літаратурны друк 1950-х гадоў, стаў вехай на шляху да якаснага абнаўлення паэзіі наагул. Праўда, справа абнаўлення зазвычай выклікае пярэчанні, і нездарма многія з тых, хто прыйшоў з новым, апынуліся ў хуткім часе маргіналамі сярод дзесяткаў літаратаў афіцыйнага СП. Акрамя Купрэева, тут, бяспрэчна, можна назваць Алеся Наўроцкага. Абодва яны былі выштурхнутыя з тагачаснай пісьменніцкай штодзёншчыны (прыкладна на такім жа маргінсе літаратурнага жыцця знаходзіўся і паэт Міхась Рудкоўскі).

Зборнік Алеся Наўроцкага «Неба ўсміхаецца маланкаю»



Мікола Купрэў (у другім радзе трэці справа) з калегамі

значна больш цэльны, вядома, чым купрэўская «Непазбеннасць». У Алея Наўроцкага вывераны вектар — савецкі міжваенны мадэрн. Дыметрычны фразавік Міколы Купрэева хутчэй карэляваў з фальклорам, чым з лірыкай мадэрністай (савецкіх і не толькі). Але нават і гэтае, спадчынна-фальклорнае, як піша А. Квяткоўскі ў «Паэтычным слоўніку», «паўзнае чляненне фразы паводле прыкметаў інтанацыйнай выразнасці» ўспрымалася крытыкай з насіярогай. Бо так пісаць было «не прыніята». Гэта выклікала «прыгнанні».

Цікавай бачыцца сама літаратурная сітуацыя, калі «новая» форма ўваходзіць у супрацьстаянне з нормай. Дыметрычны «разлом» у лірыцы быў неабходны, бо гэта адкрывала магчымасці для прайвілення эмаксыянальнага. Той жа канфлікт быў і ў французскіх імпрэсіяністах з акадэмічным жывапісам. Абнаўленне мастацкай мовы прыводзіла да індывідуалізацыі. У выпадку з пасляваеннай паэзіяй у ролі «акадэміста» выступалі сацэралісты, якія і ваявалі супраць абнаўлення мовы, бо гэта непазбенна выклікала распад «адзінага непадзельнага» метада. З гэтага пункту погляду, насыярога была цалкам апраўданай.

Бяспрэчна, што час першых пасляваенных дзесяцігоддзяў у нацыянальной літаратуре з'яўляецца пераходным, але многія змены праводзіліся ў жыщё занарок павольна і неахвотна. Англійскі даследчык Арнольд Макмілін наогул сцвярджае, што «у краіне, відавочна, амаль зусім не ўзнікал ідэі рэформавання. У Беларусі не было «адлігі» як такай, і, вядома, не было такой хуткай рэакцыі на смерць Сталіна, як у Расіі. Не было і значных літаратурных твораў ліберальнага націрунку, якія б сімвалізувалі ці ўласбілі новы настрой у краіне». Але больш слушнай падаеща думка Уладзіміра Глыбінага: «Паслясталінскі перыяд у беларускай савецкай культуре набывае ўсё больш складаны характар з прычыны змагання ў ёй

супяречлівых тэндэнцыяў. Некаторыя палёгкі ў ідэалагічнай галіне даюць магчымасць ажыўлення тэндэнцыяў да беларускага нацыянальнага зместу. Разам з тым на перашкодзе стаіць ранейшы партыйны канфармізм, які вылагае безумоўнага падпарадкавання ўсёй культуры мэтам партыйнае палітыкі. Прынцып партыйнасці, праўда, пачаў разумецца не гэта вузка, як гэта было ў часы сталінскага культу асобы». Сапраўды, менавіта «падпарадкаванасць культуры» доўгія гады яшча вызначала асноўныя рысы яе твару. Праз гэту ж падпарадкаванасць тэяў творцы, якія дазвалялі сабе не зважаць на норму і правіла, прымушаны былі цярпець папрокі цэнзараў, непрыемнасці ў выдаўцтвах альбо мастацкіх саветах. Свабоднае мастацтва пакрысе рабілася непублічным, сыходзіла ва «ўнутраную эміграцыю», што паспрыяла яго дыстырыбуці і падрыхтавала новы разлом другой паловы 1980-х гадоў, калі відавочным стала несупадзенне двух полюсаў.

Першая кніга Міколы Купрэева складалася з трох частак (без загалоўкаў у раздзелях). Умоўна назавем іх «Я» (эксістэнцыйная, скажам так, лірыка — эстэтычная праграма маладога паэта, а таксама вершы-ўспаміны), «Беларусь» (грамадзянская, патрыятычна-лірыка), «Яна» (інтymная лірыка). Ва ўмоўны раздзел «Беларусь» уключана адзінай ў зборніку паэма — «Арыніна студня». Сама ідэя кампазіцыйнай кнігі была сярод шасцідзясятнікаў даволі папулярнай. Відавочна, крыху зніжаныя, тут прайўляліся традыцыйныя сімвалісты.

Зразумела, што ў «Непазбеннасці» не было такіх словаў, як «савецкі», «Ленін», «камсамолец», «камуніст», «партыя», «дружба народаў» і г. д. Пішу «зразумела», але па тым часе — вялікая дзэрзкасць для маладога паэта. Нават гранды змушаны былі пісаць «паварозы», каб тыя вышыянгнулі на варштат рукапіс кнігі.

Але каб такі верш з'явіўся, адразу б запахла фальшам.



Апошні зямны прыстанак

Верш «Непазбеннасці» сапраўды па-за тым вывераным, дыялектична-матэрыялістичным светам. Ён увесь у свеце духоўным (душэўным?). Рэчаіснасць для паэта — загадкавая, таямнічая, яе можна толькі адчуць, але не вызначыць тэрмінам. Вечны «адрыў літаратуры ад жыцця», вечныя пакуты ад несупадзення ўласнага ідэалычнага свету са светам реальным, але, нягледзячы на гэта, празарэнне і ў реальнym свеце водліску нерэальнага.

Ранняя паэзія міколы Купрэева — радасная, узнёслая, рамантычная. Як асабліві каларыт яго лірыкі таго часу Уладзімір Калеснік вызначыў «спонтаннасць выяўлення авбостраных пачуццяў чалавека, які чамусці перанатужкыў свою эмаксыянальнасць, і яна ўжо не вяртаецца да колішніх нармальных дыяпазонаў». Трэба адзначыць, што эстэтыка і паэтыка «Непазбеннасці» пэўным чынам нагадвае эстэтыку і паэтыку «маладнякоўцаў» і «ўзвышэнцаў». Як і ў іх, эмаксыянальнасць Міколы Купрэева часцяком засноўваецца на публіцыстычным пафасе.

Заўважаюцца ў зборніку і пэўныя прайавы максімалізму, павучальнасці. Галіна Каржанеўская так пісала пра Міколу Купрэева: «Ён цалкам адкрыты для людзей і трошкі мараліст (што не дзіўна для настаўніка па прафесіі). Ад-

сюль і дзеясловы загаднага ладу: «будзьце прымымі», «любіце» і г. д.». Падобная дэкларатыўнасць была выключна характэрная для шасцідзясятнікаў наагул. І не толькі ў творчасці. Апошнюю яшчэ можна абвінаваці ў следаванні за ідэалагічнымі ўстаноўкамі. Аднак «стратэгія паводзін» шасцідзясятніка таксама грунтовалася на дэкларатыўным непрыняціі зла. Вельмі добра гэта палкаваера ў чалавека паказаная ў раннім расейскамаўнай аповесці Міколы Купрэева «Бродят на рассвете юные». Скажу пра яе колькі словаў, бо твор гэты не аўт'яляўся ў друку, а сам аўтар у размове з Леанідам Галубовічам нават заявляў, што адзін з прыяцеляў паліў рукапіс аповесці печ.

«Бродят на рассвете юные» — першы буйны празаічны твор Міколы Купрэева. Спачатку ім быў напісаны шэраг апавяданняў (два-три былі апублікаваны ў альманаху «Советская Отчизна» — папярэдніку часопіса «Нёман»). Аповесць была адредагавана Янкам Брылём і адпраўлена аўтару на дапрацоўку. У часе купрэўскіх вандраванняў яна згубілася. Аднак захаваўся, відаць, першы, няпоўны варыянт яе (у рукапісе не хапае заключэння). Цяпер рукапіс захоўваецца ў Ганцавіцкім краязнаўчым музеі.

Можна назваць гэту аповесць першай у цыкле аўтабіографічных аповесцяў Міколы Купрэева ці нават прапаганічным звіном у гэтым цыклі. Паміж аповесцямі «Дзіцячыя гульні пасля вайны» (дзяцінства) і «Імгненне светлае» (бадзяйні пасля выгнання з універсітэта) якраз маеца прагал, які і запаўняе «Бродят на рассвете юные». Гэта твор пра студэнтства Купрэева (ён, як вядома, штудыяў філалогію ў Берасцейскім педагогічным інстытуце). Некаторыя з сітуацый аповесці наўпраст адсылаліся да мадэлі паводзін шасцідзясятніка. Скажам, насељнікі інтэрната змаўляюцца не зачыняць дзвёры ў свой пакой, бо прыйшоў час, калі ніхто нічога красці не будзе. Пра гэту змову ведае ледзь не ўесь універсітэт, і да пары да часу нічога кепскага сапраўды не адбываецца. Па начах вядуцца гарачыя спрэчкі на маральна-філософскую тэматыку. Аднак ку адзін цудоўны дзень» з пакоя зникае дарагая рэч — фотаапарат. Праз што духоўнае адзінства і сяброўства студэнтаў распадаецца.

Усё гэта нагадвае стужкі Марлены Хуціева: Мікола Купрэў апісвае час досьць дакладна.

Акрамя заглыбленасці ў этычную праблематыку, тут добра паказаная імпульсіўнасць героя. Гэта жа, як і персанаж фільма «Застава Ильчыча» спыняе аўтобус і кідаеца за ўбачанай незнамкай праз уесь горад, герой аповесці Міколы Купрэева ездзе ў мястэчка, дзе жыве дзяўчына, якая здавала разам з ім уступнія экзамены, але ў студэнты не патрапіла. Лірычны герой праходзіць нямала складаных сітуацый, каб дазнацца адрес незнамкі, убачыць яе і... прамаўчаць аб сваіх пачуццях.

Вось гэта пагоня за незнамым яшчэ пачуццём, «за вобразам, які толькі варухнуўся» (Т. Ружевіч), бадай, вытлумачвае і падыход Міколы Купрэева да літаратуры. Яна для яго, як для прававернага шасцідзясятніка, была толькі способам рассказаць пра жыццё — таемнае, нялоўнае, магчымае.

Жыццё як тэкст. Тэкст як жыццё.

ВЕРШЫ

ПУНКЦРЫ НЯБЁСНЫХ СЦЯЖЫН

Ірына БАГДАНОВІЧ

Голос

Пачуць Голос...
Голос, які кліча...
Кліча цябе і знікае,
не ўлоўлены ў сеціва
твайго чування...

Зноў паўтараеца рэхам,
бо кліча цябе ў маўчанні,
у сцішанні зорак,
ва ўтаймаванасці ветру...

Голос, які кліча цябе
з далёкіх стагоддзяў
і з блізкага сёння...
Голос Любові...
Пачуць...

У суботні дзень

Паводле аповеду айца Пятра

Дажджылася
цэлы тыдзень...
А ў суботу
з-за хмары вынайшлася сонца!

Як быццам жывавы
жэўжысък-анёльчык
вырашыў пабавіца
з бліскучаю цацкай

і выкаціў сонца
проста на нябёснае поле,
нібы гарэзлівы мячык...

Але мокрыя белыя хмаркі
ніяк не хацелі знікаць,
і людзі на зямлі казалі:
гэта Божая Маці
развесіла прасушыць
пляюшкі маленъкага Езуа...

Адказ

Быць адказам, адказам на Голос,
пачуты з глыбіні прасторы і часу...
Той, хто кліча, выбраў цябе
са свайго анёльскага далявіду.

Паклікаў цябе невымоўна,
каб ты пачуў і адгукнуўся...

Нячайная бездань між намі.
Але нашы маўклівия галасы:
кліканне і адказ —
як пункціры нябёсных сцяжын...

Чаша

Я не ёсць цела,
а той, хто кlapоціцца пра цела,
той, хто існует ў чашы,
але не сама чаша,
той, каго можна выплеснуць
і будзе жывыць,
але чаша не будзе.

Дарунак

Пярсцёнак з ракаўкай дзвіосна
пакручастай
Уздзела на руку і цешуся з яго:
Дарунка нечаканага твайго,
Пяшчотаю сагрэлага нячастай.

У ракавінцы той, загадкова блішчастай,
Пяшчынак прыбярэжных пераліў
Памноўскіх уся на хваль марскіх прыліў
І стаў тады апратакаю прыўкраснай.

Ён кліча да натхнення думкі, сэрца,
Зліліся каб з пярлінк таямніцай
І здолелі радкамі адрадзіца
Ці гукамі задумлівага скерца.



Так пыл штодзённы, мітусня і марнасць,
Нібы малюскі, росіціць цудаў дарнасць...
Зіхціць на пальчыку самотна і ласкова
Дарунак майго пана Станіслава.

27.02.2008

Літоўскі парасон
Праўдзівае здарэнне паводле візіту
ў амбасаду

Эгле Норвайшэн

Візіт мой ваксны
i, бяспречна, міжнародны,
А тут пачаўся дождёк,
i не лагодны!

Ну як жа будзе зараз iр-персона
У гэткі дождёдж ісці без парасона?

Народ літоўскі, братні,
у асобе Эгле,

Не даў прамокнуць
нашае нягегле.

Знайшоўся парасон у амбасадзе
З драўлянай ручкаю

i спіцамі ў аблкладзе

Такіх маленъкіх запінак драўляных,

А верх — сінюткім дахам раскрытыяны.

Ну проста неба пад нябёсамі, няйначай!

Так вырашыўся візіцёркі лёс бядачы.

Іду, а дождёк вакол мяне сіякае,

Аднак мяне ні крапля не чапае.

На парасоне ж надпіс, як на доме:

Letuvos Ambasados!

I, пардон, мне

Ішлося ўсмак,

хочу дождёк ліў не на жарты,

Пад купалам такой паважнай варты!

17.06.2009

Касцёл святога Барталамея
ў Вільні

Славаміру

Восень. Вільня. Кастрычнік. Гараць
Кармазынам і дрэвы і сцежкі...
Развітаюся з ім, як сястра,
Выпраўляючы к ф'ёрдам нарвежскім.
Спадарожныя хмаркі плывуць,
Як вандроўцы з айчыны ў айчыну...
Хай анёлы яго сцерагуць,
Дзе ні ўзлёту няма, ні спачыну.
Золь краіны, дзе думка і верши
У абдымках вястроў і марозу...
Вершнік вернецца ў Вільню найперш
Лабірінтом загадавым лёсу.
Дык згадайма на жорсткай раллі,
Кожны крохачы ўласным напрамкам,
Залацістую стужку Вялікі
I касцёл невялічкі за брамкай.

Вільня. 13.10.2008

Сармацкі бурштын

Бурштын пад нагамі, бурштын у нябёсах —
Кастрычнік у Вільні бурштынава-ўзнёслы.
Ўся вуліца ззяе, мяньяе адценіні:
Зялёны, канъячны, як мёд, летуценны.
Бурштын каралеўскі, драбнюткі, вялізны,
Як самая сутнасць, як вочы айчыны,
Як водар сукцініс хмелны, ўсясілны,
Што сцішана стоены ў келіху Вільні.
Я ж, даўніх сарматаў нягэглы патомак,
Сабе выбіраю па густу пярсцёнак —
Някідкі, мядова настоены, стыліны,
Як крышачку восені, крышачку Вільні,
Як дар дараці, што ад мора, ад мары,
Ад пырскаў кахання Зыгмунда й Барбары.

Вільня. 15.10.2008

Васпан

(Урок беларускай мовы)

згубілася шляхетнае слова
ззімела ў вятрах пралетарскіх
на раздарожжах падзеї
i перайначванні ўладу
выкінулі яго
як з'едзены моллю кунтуш
як іржко пабітую шаблю
на сметнік разам з «панамі»
ды ix гербамі
пераможсане
«таварышам»
а потым «мужчынам» і «жэнничынай»
яно сумуе там
дзе годнасць і самавітасць
аддзеленія ад лёсу народа
перасохлай пустыні
цяперашняга нямоўя...
гукаю ў паветра ВАСПА-А-Н-
рэха прыносіць ВАСПА-А-Н-...

Спаканне з Максімам

Максім мяне кліча,
ну як я магу не пайсці
на тое спаканне,
у «хатцы», на вуліцы Талстога?!

Нязнаную частку сябе
там раптоўна знайсці,
i чуцца, як дома,
i ў небе высокім з парога.
Гнятуць абавязкі,
дакучна прыземлены быт,
палон мітусні
i жаданне кудысьці імкнущца...
Мой дзіўны занятач —
любіць правякую каларыт
i зрокам, i сэриам, i словам
da ix дакрануцца.

Цяперашні час, хоць складаны,
ўсё ж моцна спрасціў
наш дух і ў душы
ідэалаў высокіх апратку...
Максім мяне кліча,
ну як я магу не пайсці
туды, дзе любоў і цяпло, —
у «Беларускую Хатку»?!

Сам ідзеши і сам сыходзіш,
Хоць людзей і не бракуе,
І сяброў сабе знаходзіш,
І каханне зачаруе.

Сам сабе здаешся значным,
Дасягаеш спраў вяршынай,
Пачастункаў прагнеш смачных,
А не хлебных акрашынай.

Але час на гэту марнасць
Пакладзе сваю пячатку,
Лёс як служба, як ахвярнасць
Запануе ў дзён парадку.

Крыж цяжкі прыцісне плечы,
Але ж ён і твой ратунак:
Ён ад велічнасці лечыць,
Ад цяжкіх эбаўляе думак...

Праз пакуты, праз цярпенні
Дух мой скруху перамоўса.
Дай мне быць гарчычным зернем
На Тваёй далоні, Божа!

Ружанец Магдалены Радзівіл

«Яна любіла падарожніцачу
i чытаць,
але найлепш ёй падабалася вязанне
каронак,
у чым выказавала нямала
мастацкага таленту».

Г. Піхура

Яснавяльмоўская Пані,
Шчырым паклонам вітаем!
Вы адраджэнскія ранні
Годна ўзвясяцілі над Краем.

Дыхаў тут сівер суроў,
Плакалі ўзвышыши і долы,
Вы ж з беларускаю мовай
Школы злучалі ѹ касцёлы.

Лебедзь быў знакам на книгах —
Вашым для ix бластавенем,
I ў маразах, i ў адлігах
Ён для нашадкаў — натхненнем.

Цуд ружанцовых малітваў
За Беларусь Вы спляталі,
Ціашчы горыч па бітвах,
Яснавяльмоўская Пані!...

Чужая дудка

Мы пасланыя ў свет для Красы і Любові
Праз цярпенні нядолі й пакут.
Наашаніўлі Боскую прајду — у Слове,
Адзяржавілі родны свой кут.

Толькі шлюбам яшчэ не набраўся з мовай —
Ад Скарэны святой i жывой,
Не зважаючы ў чыннасці дзён паспяховай,
Што ў палоне апраткі чужой.

Багушэвіч нас клікаў з нябыту, няслаўя,
Каб «ня ўмёrlі», жывымі былі!
Дый «дзвюхмоўе», як джала,
як сімвал бяспрауя,
Зноў пануе на нашай зямлі.

Сніў Купала прароча народную долю
I ад Слова выводзіле —
Бо ніколі пад дудку чужую, ніколі
Беларус не пазнае сябе!

ПАМЯЦЬ

КНІГА — ПОМНІК ПАЭТУ

Ала ПЕТРУШКЕВІЧ

15 траўня 100 гадоў таму нарадзіўся паэт Анатоль Іверс. Руплівасцю слонімскага краязнаўцы Сяргея Чыгрына напярэдадні гэтай даты былі падрыхтаваны дзве кнігі: «Аўсяныя росы» (вершы, артыкулы) і «Жыццё і творчасць Анатоля Іверса». Рыхтуецца да выдання кніга эпістолярю. Такім чынам, ствараецца трывогія, у якой яскрава і даволі шырока паўстане постаць паэта-патрыёта.

Кнігу «Жыццё і творчасць Анатоля Іверса» адкрывае аўтабіографія «Мой жыцця», якая захоўвалася ў архіве Сяргея Чыгрына. Паэтычныя ўспаміны і сапраўды, якія адзначылі паэта Данута Бічэль, — «узор ашчаднасці працы літаратара, каб не забіваць галаву чытача лішнімі словамі, дробнымі неістотнымі фактамі».

У жыццёвым шляху Анатоля Іверса адбіўся лёс многіх айчынных творцаў, шчырых патрыётаў гэтай зямлі, якія за любоў да беларушчыны трывалі ад усіх няплодных рэжыміў, што панавалі ў нашым Краі. У 30-ых гадах — здзекі ў засценках польскай дэфензіі: «У турме сядзець не прыйшлося, хоць паліцыя амаль перад кожным рэвалюцыйным святам арыштоўвала. Катавалі на пастарунку і ў дэфензіве. Нават тройчы судзілі то за «чынны опур владзы», то за «нелегальную дэмандрацыю». Асабліва даймалі ператрусы, якія наносілі немалую шкоду зусім не заможнай гаспадарцы бацькоў. Тады яны называліся «рэвізімі»: «А «рэвізіі» — гэта раскручванне сувою даматканага палатна, у гумне — скідванне на ток у адну кучу снапоў жытага, аўса, ячменю і г.д.».

Адукацыю атрымалі так і не удалося: з трох гімназіяў выключали за ўдзел у супраціве.

У такім кантэксле ўспрыняцце маладым змагаром падзеяў 1939 года цалкам лагічнае: «Усёй душой верыў у самую найвышэйшую справядлівасць і непагранычысць Савецкай улады». Але доўгага чакаць не давялося, каб зразумець сутнасць « вызваліцеляў»: пачаліся арышты, патрабаванні выкryваць «ворагаў», рабіць ілжывыя даносы. Паказальнай згадкай пра выклюк у НКУС: «Пайшоў я з гэтага будынка як пабіты і апляваны: не ўкладвалася ў галаве, як ён мог патрабаваць фальшыўных паказанняў?».

А далей былі «страшныя бlyтганные сцяжыны падполля і партызанкі» (Данута Бічэль), балючыя страты: каханай жонкі, бацькі, брата. Толькі шчаслівія выпадак ратаваў яго ад смерці. Але ж то была вайна. З ненавісным ворагам. Крыгуднае і горкае напаткалі пасля вайны, бо ад быццам бы «сваёй» улады: несправядлівія абвінавачванні, звольненні з працы, выключэнне з Саюза пісьменнікаў. Паэт зразумеў, што

Жыццё і творчасць

Анатоля Іверса



Анатоль Іверс

Аўсяныя росы



«чалавек з'яўляецца бяспраўным і патрэбным толькі пры вострай неабходнасці для апарату».

Усё гэта не спрыяла паэтычнай творчасці, тым болей выданню кніг. Вельмі доўгім быў шлях ад першага заходнебеларускага зборніка «Песні на загонах» (1939 г.) да наступнага: «З пройдзеных дарог» (1970 г.).

Больш адкрытым, «жывым» Анатоль Іверс паўстает ў гутарцы «І радасць, і боль ад сустрэч» з Уладзімірам Калеснікам, якому быў удзячны за мудрае слова пра сваю падзею, з якім быў асабліва блізкім: абодва партызаны. І часы ўжо былі не тыя, пачатак 90-ых. Таму і паўстаюць тут вельмі светлыя ўспаміны пра Наталлю Арсенневу, якая ў часе сустракі ў Слоніме ў 1943 годзе не пабаялася раскрыць перад ім самае набалелае: «Ненавіджу акупантаў, а прыходзіцца і жыць там, і гаварыць, і сустракацца...» І засталася

Здзюляе незвычайна смелы ўчынак Анатоля Іверса: даў маладому пісьменніку, якога сустрэў упершыню, кнігу Наталлі Арсенневай «Пад сінім небам». Ішоў 1973 год...

У памяці шчырая размова. На беларускай мове, так хораша. И мацярынская яе бяды па сыну. И пра Бацькаўшчыну гаварыла, што ўся ў крыві. И што з гэтага будзе — яшчэ невядома, але пакідаць Беларусь не хочацца»...

Большасць матэрыйялаў друкуюцца ўпершыню, многія падрыхтаваныя спецыяльна для гэтага выдання. Іншыя ўзяты з кніг, першыё дыкуюцца. На некаторых, напісаных раней, відавочнай пазнака часу. А самыя цікавыя, паэтычныя, ўспаміны належаць Дануте Бічэль.

Аляксей Пяткевіч у артыкуле «Стойкасць паэтычнай натуры» даследуе, адкуль вытокі чалавечай і мастакоўскай мужнасці гэтага чалавека, дзе ён браў сілы,

каб пры кожным антыбеларускім рэжыме заставацца беларусам: «Анатоль Іверс цвёрда стаяў нагамі на сваёй зямлі. Так, напэўна, як і тутэйшы селянін, які араў поле».

Літаратуразнаўца падкрэслівае ўдзячнае стаўленне паэта да сваіх рэзінэнтаў, што бывае далёка не заўсёды. Паэт, які столькі гадоў прарабыў у немаце, які вярнуўся ў літаратуру, чакаў водгуку на свае кнігі. І цяпер, праз столькі гадоў, хвалюе мяне ягонае прызнанне:

«Вашы прыхільнія слова да мяне і пахвальнія да вершаў выклікалі на вачах слёзы. Вядома, гэта слабасць. Аднак у час катавання ў дэфензіве паны не выціснулі і малой слязіны». Але гэта не азначае, што

Анатоль Іверс успрымаў як належнае кожную пахвалу, якую лічыў

незаслужанай. Калі на ягоным юбілеі Данута Бічэль прачытала прыгожы верш-прывічэнне, у якім назвала яго класікам: «Песня ўсім нам загойвае боль, — //

Класік жывы і Паэт Анатоль», то Анатоль Іверс у сваім вершы-адказе міла, з гумарам, але даволі цвёрда запратэставаў:

«Вось залічыла Данута мяне ў класікі, — гэта залішине. Змусіла ўстарасці пачыраванец, — Я ж не рабіна, не вішня.

Урывак з выступлення Аляксея Карпока на з'ездзе Саюза пісьменнікаў у 1966 годзе — смелае слова. Гэты пісьменнік не баяўся гаварыць праўду ва ўсе часы. Ён быў перакананы, што несправядлівасць мусіць быць пакаранай: «Хоць бы папрасіў яго яго прафесія з тых лодзей, якія яго тапталі. Дык не, яны робяць выгляд, што нічога

і згадае не Багдановіча, не Купалу, а верш каханага мужа.

Ва ўспамінах бачым, як пазнаму ўспрымаліся дэталі асяроддзя. Да прыкладу, у будынку, дзе месцілася рэдакцыя газеты, была лесвіца. Чытаем у Алены Руцкай: «...Адчыніла грунтоўныя, масіўныя дзвёры і ступіла на сцёрыя часам і такі ж грунтоўныя драўлянныя прыступкі лесвіцы». Уладзімір Ягоўдзік убачыў гэту лесвіцу іншай: «На другі паверх вяла чыгунна лесвіца, што нібыта стагнала пад нагамі». У аповедзе здзіўляе незвычайна смелы ўчынак Анатоля Іверса: даў маладому пісьменніку, якога сустрэў упершыню, кнігу Наталлі Арсенневай «Пад сінім небам». Ішоў 1973 год... «Вядома, тагачасныя пільныя органы не даравалі б паэту-партызану прапаганду творчасці «заакіянскай нацыяналістыкі», але ён чамусыці паверыў цікаўнаму пачаткоўцу», — піша Уладзімір Ягоўдзік. А тады ён, відавочна, і не здагадваўся, якую «крамолу» дазволіў сабе Іван Дарафеевіч. Лісты, што прапанаваў Уладзімір Ягоўдзік, коратка, лаканічна, стрымана алавяджаюць пра розныя падзеі. Не любіў скардзіцца, займаць увагу неістотным. Звычайная фраза амаль у кожным лісце: усё добра...

Клопат пра іншых, імкненне хоць неяк дапамагчы, падтримаць чалавека — гэтыя рысы заўсёды былі характэрныя для Івана Дарафеевіча. Так, ён звязраецца да Уладзіміра Ягоўдзіка з просьбай напісаць пра былога падпольшчыцу: «Яна страшэнна хворая і не выходзіць з маёй галавы <...>, напішы пра яе ў газету, хай парадуеца, пакуль жывая». З успамінаў Міхася Маліноўскага даведаемся аб просьбе знайсці ў Баранавічах жонку свайго колішняга сябра і перадаць ёй паклон. Бо разумеў, як няпроста жанчыне сталага веку, якая засталася адна. Перададзенае прыязнае слова памяці — гэта прыгожы ўчынак, які здолыў падбадрэрыць, унесці светлы матыў у шэрае штодённае існаванне.

Шмат дадаюць да вобраза паэта змешчаныя ў кнізе фотадымкі. Прываблівае светлы, далікатны твар, чыстыя састарэлыя очы зусім яшчэ маладога чалавека. Гэты здымак быў змешчаны яшчэ на вокладцы першай кнігі. З успамінаў даведаемся, што за яго давялося аддаць фатографу цэлы пуд зборажка. Погляд Івана Дарафеевіча звычайна задумлівы, літаратар засяроджаны на нечым сваім. Асабліва кідаецца гэта ў очы на вельмі настраёвым калектыўным здымку пісьменнікаў Гарадзеншчыны, зробленым у Слоніме ў 1987 годзе. Літаральна ўсе з сонечнымі ўсмешкамі на тварах, а ў яго і тут куточкі вуснаў унізе...

У адным з апошніх лістоў Анатоля Іверса да болю кранулі слова: «Дзякую, што не забываеш. Я таксама цябе помню і не забуду да самай смерці». Тады прагучаў у мæй душы адказ, які жыве і сёня, які, мяркую, можа паўтарыць кожны, хто меў шчасце ведаць гэту мужнага, прыгожага чалавека, цікавага паэта: «І мы ніколі Вас не забудзем, шаноўны Іван Дарафеевіч».

ВЕРШЫ

МОВА БЕЛАРУСКАЯ ЗАЎСЁДЫ БУДЗЕ

Леанід ДРАНЬКО-МАЙСЮК

Мова Беларуская

Рыгору Сітніцу

Заўсёды будзе белае;
Заўсёды будзе чорнае;
Багатае і беднае,
І хмарнае, і зорнае;

Святое і... распуснае,
Бо і яно ж нязводнае...
А Мова Беларуская
Заўсёды будзе роднаю!

22 снежня 2011 г.; Менск.

Грошай няма,
але бульба ёсьць

У беларусаў жыццё такое:
Грошай няма, але бульба ёсьць,
Значыць, жыццё зусім

не благое —
Хто на парозе, той і госць!

У беларусаў дагледжаны грады,
Клюпам адзін пра дзвіцей, каб жыці,
А што да гэтай, як кажуць,
улады —
Небеларускія ёсьць каралі!

17 верасня 2005 г.

Здабылі цару Каўказ

(Салдацкая песня)

Эдуарду Акуліну

Два салдаты йшли з вайны,
Хлопцы маладыя,
І дамоў няслі яны
Раны баявыя.

Першы родам з Капыля,
А другі з-пад Клецка...
Плача родная зямля
З іхняга калецства.

Кожны дакульгаў у час
Да свайго дамоў —
Здабылі цару Каўказ,
Аддалі здароўе...

Маці шкадуе сына,
Бацька шкадуе дачку,
Салдата ніхто не шкадуе —
Толькі зямля.

23 лістапада 2011 г.; Менск.

Мой заклік пачуйце,
гарадчукі!

Гарынскія людзі
З Давыд-Гарадка,
Гарын не забудзем,
Бо наша рака!


Мае дарагія,
Ідзіце, сябры,
На схілы крутыя
Царкоўнай гары.

І ў роздуме гожым
Успомніце там
Пра стражчаны Божы —
Пра вогненны храм!

Хвіліна горкай
Адчуцеце вы:
Ён — брат Закаморскай,
Казанскай царквы!

Як хорам палескі
У сне-харастве,
Той храм Вакрасенскі
У сэрцы жыве...

Мой заклік пачуйце,
Гарадчукі,



фота Джона Кунстагара, budzna.org

I храм адбудуйце
Ля роднай ракі!
12 кастрычніка 2011 г.

На Сухой

Нічога тут не здарыцца такога...
Калі не здарыцца —
то ўёс яно нічога!
А калі здарыцца — пальвецца,
нібы з рога,
То сэрца зноў жа скажа:

«А, нічога...».

21 лістапада 2011 г.; Менск.

Беларускае шчасце

Тое раблю, што люблю;
Тое люблю, што раблю.
І чужынкам казус з хаты роднае:
«Беларускае шчасце кароткае!».

19 жніўня 2011 г.; Менск.

Ходзячы з Хомкам
па вуліцы Леніна

Сумненні душу апляді?
Каго пахваліць ты не знаеш?!
Хто корміць — таго і хвалі,
І большую місцу прыдбаеш!

28 снежня 2011 г.; Менск.

Прамінуўшы

Раманаўскую Слабаду

А гамерычны смех заўжды
І незаўжды (гады ў рады!) —
Найгендальнае маствацтва...

І самы час ужо прызнаца:
Смяяца трэба і тады,
Калі не хочаца смяяца.

29 лютага 2000 г. — 28 лістапада

2011 г.

Хохлік

Хохлік бегаў ля варот...
Янка Купала

Верши пра Хохліка паэт
Склай — няхай чытае свет!
І курганныага паэта
Хохлік палюбіў за гэтага!

І хваліўся як папала:
«Пра мяне пісаў Купала!

Памятае хай народ:
Хохлік бегаў ля варот!

Я ж таксама — не сакрэт —
У душы крыху паэт.

Падабаюся я ўсім
Простым вершыкам такім:

Будзь начальнікам, тады

Гроши будзеши мець заўжды;
Кажуць недарма ў народзе —
Хто начальнік, той і злодзеў!».

20 жніўня 2011 г.; Менск.

На Ракаўскай

Трэба, сказаўшы: «Трэба...» —
Нешта зрабіць такое,
Каб рака аблынулася ў неба,
А неба стала ракою.

9 лютага 2012 г.; Менск.

Прамінуўшы Ратамскую

Нарэшце навучыўся жыць:
Маўчаць, ні з кім не гаварыць...
Пачу́шы развітання медзь,
Бяседай доўгаю п'янець
Хачу з самім сабой адным —
Такім разумным і дурным.

24 лютага 2012 г.; Менск.

Ноч у Мадрыдзе

8 чэрвеня 2000 года

Каб дыхаць, як дыхаюць зоркі, —
Прастору не рві на прасторкі
І свет не дзялі на малое...

Забудзь пра дурныя разборкі;
Ідзі да Купалы, да Лоркі, —
Да роднай души і чужое!

27 лютага 2012 г.; Менск.

Размова з венгерскім
паэтам у Лісане

Вы кажаце:

«Памежны з Аўстрыяй
Сомбатхей

Славуты архітэктурай рымскай
даўніны...».

А я кажу:

«Яшчэ ў тым, што ў ім
нарадзіўся Рудольф —
Бацька Леапольда Блума...».

Вы кажаце:

«Цэнтр медзье Феер
Секешфехервар

Знакаміты руінамі раманская
царкви...».

А я кажу:

«Яшчэ ў тым, што ў ім жыў
Стэфан —
Стрыечны брат Рудольфа...».

Вы кажаце:

«У Венгрыі надпіс «Віраг» (кветкі)
Сустракаеца на шыльдах часцей
за іншыя надпісы...».

А я нагадваю:

«Менавіта Віраг — прозвішча
Рудольфа,
Бацькі Леапольда Блума...».

19 сакавіка 2012 г.; Менск.

У 1995 годзе

Жыццё адно і смерць адна,
А вёснаў шмат ужо мінула.
Аднак была адна вясна —
Пляшчоты поўная прачулай.

І я казаў тады, што мне
Праз два світанні будзе сорак —
Дно крываў, бо на гэтым дне
Я не знайду спрыяльных зорак.

А ты павінна іх знаіці,
Інчай згубіш век дзіцячы;
Ты ўбачыш у мaim жыцці
Той край, якога мне не ўбачыць...

Неверагодная вясна
Неверагоднай застаеца.
Я разумею, што яна
Адна прыносіць кроў у сэрца.

30 сакавіка 2012 г.; Менск.

У кавярні «Вяроза» — 9

Будзь самотны і галодны,
Еш падсушаныя слівы, —
Колькі часу ты самотны,
Столькі часу ты ішчалів...

Вольга расказала ў горы,
Крымская забыўши чары,
Як Васіль на Чорным моры
Тры разы аб смерці марыў...

7 сакавіка 2011 г.

ЧАТЫРЫ ВЕРШЫ
КАНСТАНТЫ ІЛЬДЭФАНС
ГАЛЧЫНСКАГАВандроўка ў шчаслівую
Аравію

Пунсовыя стужкі пугі вецер цалуе
запётны.

Зорак у небе столькі, колькі
ў Афрыцы птушак.

Цягнуцца ледзьве коні, колы
на золку тужсаць.

Вознік на козлах п'яны і вельмі,
вельмі самотны.

Як музыка, гэта карэта —
вандроўны куфар музычны!

Ноч навакол — гэта ішчасце, якога
набегла задужа!
Як толькі ж уздымеца месяцы
вялікай празрытай сиюжай,
то коэнны святляк замілуе
мігіннем сваім фасфарычным.

Плечы на мяккіх падушках,
ладан падушак у горле.
Ехаць нялагі ж уночы,
што застанецца адзінай!
Спявае сапфір і дарога,
пяе за гадзінай гадзіна...
Яны ж анічога не чуюць,
не знаюць, таму што памёрлі.

1929–1937 гг.

Паэзія

Паэзія мая — начны анёл,
спакой маладзіковы,
сунічны дол у сэрцы і наўкол,
і цені, як замовы.

Няма жанчын пры мне,
няма дзялчучат,
і ўжо заснупі словы,
і паманае старасвецкі сад
у спее цвиркуновым.

І гэта ў ёй, паэзіі маёй,
моі кот стары, лянівы
спіць на акне пад фортачкай
крайвой
і спіць, вядома, дзівы.

1934–1937 гг.

Струны кранаць

Струны кранаць — маладзік
узыходзіць!
Чуйная ноч і чароўная шолахі
скрэзъ...

Кветкамі коней аздобіць,
мора гайдыць, як жанчыну,
ранак вітаць і дзіцей,
што ў школу ідуць.

Струны кранаць, калі сонца
узыходзіць,
вусны каханкі любіць больш
за сонца і месяці,
свет, нібы астру, да сэрца
прыцінцуць, а сэрца
зоркай зрабіць і прасіць:
«Варажы на спакой!».

1935–1937 гг.

Караль Шыманоўскі

(паэтычная версія размовы на
Кракаўскім Рынку непадалёк
дома «Пад Мурынамі» уночы з
1 на 2 красавіка 1947 г.)

Ганне Івашкевічавай

Так. Гэта тут;
ля гэтых Мурынаў з Конга;
пад зоркай, што смешнай пчалою
гудзе.
Вецер-зайка не можа спытца
звонка:
«Му-
му-
му-
му-
музыка дзе?...».
А ў музыцы флагсалеты,
нібыта персідскае тканне!
Як вам гучанне, пані?
Мне з вамі добра тута —
толькі б слухаць..
(эксурбою сагрэты),<

ПРАЙДЗІСВЕТ

АПАВЯДАННІ

ПАННА ЦІ ТЫГР?

Фрэнк Рычард СТОКТАН (1834–1902)

У старадаўнія часы жыў-быў адзін кароль-паўварвар, чые ўяўленні, хоць збольшага адшліфаваныя і адточаныя прагрэсіўнымі ідэямі далёкіх лацінскіх суседзяў, яшчэ былі велічнымі, пышнымі і неўтаймоўнымі, як яго варварская палова. Ён меў багатую фантазію і да таго ж уладу, неабмежаваную настолькі, што варта было яму захацець, як разнастайныя прыдумкі пачыналі спраўджвацца. Ён вельмі любіў раішча сам з сабою, і калі ўжо знаходзіў унутранае паразуменне — справа, лічы, была зробленая. Калі кожны з яго сямейнага ці палітычнага кола роўна рухаўся вызначаным яму курсам, кароль быў ветлівы і добры, але пры найменшым зруху, калі планеты ягонага космасу пачыналі адхіляцца ад сваіх арбітаў, ён рабіўся яшчэ больш ветлівым і добрым, ды толькі нішто не цешыла караля так моцна, як магчымасць выпрастаць крылоў ды змянць няроўнае.

Сярод пазырчаных ідэяў, дзякуючы якім ён зрабіўся варварам толькі напалову, была пабудова арэны, дзе з праявамі мужнай звярыныай адвагі розум яго падначаленых акультураўцяў і далікатнеў.

Але нават тут яго багатая варварская фантазія паказала сябе. Карапеўская арэна была збудаваная не для таго, каб людзі пачулі перадсмяротныя рапсодыі гладыятараў, не для таго, каб сузіралі немінучае супрацтвя стаянне рэлігійных поглядаў і галодных зяпаў, а з намерам як мага больш пашырыць і развіць разумовыя здольнасці свайго народа. Велічэны амфітэатр з галерэямі па перыметры, з таямнічымі склепамі і нябачнымі праходамі быў сродкам, каб чыніць дасканалую справядлівасць, што карала зло і адворвала дабром па законах бесстаронняга і непадкупнага правуды.

і непадкунага выпадку...
Калі ўсе рассаджваліся па галерэях і кароль у атачэнні світы займаў высокі трон у сваёй частцы арэны, ён падаваў сігнал. Дзверы ўнізе адчыняліся, і абвінавачаны ўваходзіў у амфітэатр. На супрацьлеглай сцяне арэны, замкнутай з усіх бакоў, былі двое дзяўрэй, абсалютна адноўкаўых. Абавязкам і прывілеем падсуднага было падысці да адных і адчыніць. Ён могabraць любыя дзверы, якія захоча. Ніхто не палказваў і не ўпрыгожваў на яго

падказывау і не упільвиау на яго
рашэнне, толькі ўжо згаданы
раней бесстаронні і непадкуп-
ны выпадак. Калі ён адчыняў
адны дзвёры, адтуль выскокваў
галодны тыгр, самы жорсткі і
лоты, якога толькі маглі знайс-
ці. Ён накідваўся на чалавека і
разрываў на шматкі, караючы за
злачынства. Як толькі справа зла-
чынцы вырашалася такім чынам,
чуліся жалобныя гукі жалезных
званоў, ад краёў арэны падымала-

ся галашэнне нанятых плакальщыкаў, а шматлікія гледачы з паніклымі галовамі і цяжарами на душы павольна крочылі дахаты, вельмі засмучаныя, што нехта такі малады і прыгожы або такі



стары і паважны заслужыў гэты жудасны кон.

Але калті авбінавачаны абрау́ іншыя дзверы, адтуль з'яўлялася панна, што як найлепши падыходзіла яму па ўзросце і становішчы, абраная Яго Вялікасцю сярод сваіх верных падданых. З гэтай паннай асуджанага тут жа жанілі, што было дарункам за яго нявіннасць. Няважна, была ў яго жонка і сям'я, меў ён прыхільнасць да тae панны ці не, — кароль не даваў такім другасным акаличнасцям парушаць яго вялікі план расплаты і ўзнагароды. Жаніцьба адбывалася тут жа, на арэне, як і ў першым выпадку. Унізе, пад тронам караля, адчыняліся дзверы, адтуль выходзіў святар, аточаны харыстамі і маладымі танцоркамі, што выдзымувалі ў пазалочаныя горны радасныя мелодыі ды танчылі вясельныя танцы, набліжаўся да маладой пары і вянчаў іх хутка і бадзёра. Потым учыналіся ўцешныя перazonвы вясёлых медных звончоў, людзі ўзрушана крыгчалі «ўра», а невінаваты, чыло дарогу дзеці асыпалі кветкамі, вёў нявесту ў свой дом.

Вось такім напаўварварскім метадам чыніў кароль правасуд-
за ўсё чалавецтва. Сярод яго прыдворных быў юнак, чые гарашая кроў і нізкае паходжанне рабілі яго акурат такім героем любоўных раманаў, якія, як правіла, і кахаюць прынцэсаў. Принцэсу яе каханак цалкам задавальняў бо быў самым прыгожым і самым смелым ва ўсім каралеўстве, а яна кахала яго з жарсцю, поўнай таго варварства, што работя яе пачуцці моцнымі і гарачымі. Іх стасункі шчасліва працягваліся некалькі месяцаў, пакуль адной чы пра іх не даведаўся кароль. Без сумневаў і ваганняў ён выканалі свой абавязак: юнака кінулі ў вязніцу і прызначылі дзень яго суда на каралеўскай арэне. Натуральна, гэта была надзвычай важная падзея для караля, і Яго Вялікасць разам з усім народам быў моцна зацікаўлены ў падрыхтоўцы і правядзенні рытуалу. Ніколі раней не здаралася нічога падобнага, ніколі раней падданы не наважваўся пакаҳаць дачку караля. Гэта потым ужо такія выпадкі сустракаліся ледзь на кожным кроку, але ў той час яны былі з'яўлі надзвычай новай і ашаламляльнай.

метадан шында күрделілік араласу дәлдігінде. Яго надзвычайна справядлівасць — навідавоку. Злачынца не мог ведаць, з якіх дзвярэй з'явіцца панна; ён адчыняў любыя, якія хацеў, нават не згадаваючыся, з'ядуць яго ці ажэніць. Здаралася, тыгр выскокваў з адных дзвярэй, а здаралася — з другіх. Ращэнні гэтага суда былі не толькі справядлівымі — яны былі дакладна акрэсленныя: абвінавачанага тут жа каралі, калі ён прызнаваў сябе вінаватым, а калі быў невінаваты — тут жа атрымліваў свою ўзнагароду, хацеў ён таго ці не. Пазбегнуць прысудаў каралеўской арэны было немагчыма.

было нема чыма.

Такая сістэма была вельмі папулярнай. Калі людзі збіраліся разам у вялікія судныя дні, яны ніколі не ведалі загадзя, стануць яны сведкамі крывавай бойні або шумнага вяселля. Гэтая няпэйнасць дадавала такім падзеям чытчысці ской ўсю магто і чыскончыцца справа: ад юнака ўсё роўна пазбавяцца, а кароль атрымае эстэтычнае задавальненне, назіраючы за ходам падзеяў якія і вызначаць, добра ці кепска зрабіў юнак, дазволіўшы сабе пакацаць прынцэсу.

цікаунасці, якой інчай магло і не быць. Таму масы былі радасныя і задаволеныя, а інтэлігэнцыя не магла называць такі план несправядлівым, бо хіба ж лёс абвіанаванага не быў у яго руках?

У караля-напаўварвара была дачка, што квітнела, як яго самыя пышныя фантазіі і мела сарца

пышныя фантазії, і мела сэрца гэткае ж палкае і ўладнае, як у бапкі. І, як злараеша ў тыхів таг жудасна падобных.

Усё было готова. Падалі сігнал Дзвёры пад тронам алчыніліся.

каханак прынцэсы выйшаў на арэну — высокі, прыгожы, ладны. Яго з'яўленне віталі прыглушаным гулам страху і захаплення. Палова прысутных і не здагадвалася які прыгажун жыў побач з імі. Недзіва, што прынцэса яго пакахала. Як жахліва, што цяпер ён тут!

- ёй удалось, бо ў душы ён ведаў,
о што ўдасца.

А пасля хуткім і трывожным паглядам ён запытаўся: «Якія?». Пытанне было для яе такім зразумелым, нібыта ён выгукнуў яго з арэны. Нельга было траціць ні хвіліны. Пытанне прагучала імгненна. І наступнае імгненне вымагала адказу.

Я правая рука ляжала на
мяккім парапете перед ёю. Яна
падняла руку і зрабіла лёгкі і
хуткі ўзмахи управа. Ніхто, акрамя
яе каҳанка, нічога не заўважыў.
Усе пагляды, акрамя ягонага,
былі прыкаваныя да чалавека
на арэне.

Ён павярнуўся і цвёрым
упэйненым крокам пайшоў праз
пустую арэну. Людскія сэрцы
спыніліся, дыханне замерла, а
пагляды неадкрыўна сачылі за
юнаком. Ні краплі не вагаючыся,
ён рушыў да правых дзвярэй і
адчыніў іх.

Загадка гісторыі ў тым, хто быў за дзвярыма: тыгр ці панна?

Чым больш мы разважаем над
гэтым пытаннем, тым цяжэй на-
яго адказаць. Яно вымагае дасле-
давання чалавечай натуры, што
вядзе нас блытнанымі лабірінта-
мі жарсці, з якіх цяжка выбрацца.
Падумай пра гэта, дарагі чыгач,
але не так, як калі б адказ залежаў
ад цябе, а з пункту гледжання гэ-
тай напаўварварскай прынцэсы,
чыя кроў кіпіць у жылах, а душа
распаляеца на вогнішчы з адчаю
і рэёнасці. Яна страціла яго, але
каму ён дастанецца?

Як часта пры святле дня і ў начных сваіх сненнях яе апаноўвала дзіекая вусціш, і, закрыўшы твар рукамі, яна ўёўляла, як каканак адчыніяе дзвёры, за якімі яго ча- каюць лютыя іклы тыгра!

Але ж наколькі часпей яна бачила яго ля другіх дзвярай! Як яна скригатала зубамі і рвала на галаве валасы ад горкіх сваіх думак, уяўляючы захапленне і экстаз, з якімі адчыніць яе каханац дзверы перад паннай! І калі яна бачила, што ён ірвецца да сустречы з той жанчынай, што яго шчокі гараша і вочы іскрацаца трывумфам, што калі ён выводзіць жанчыну на арэну, то ўвесь свеціца радасцю, адораны наноў жыццём, калі яна чула радасныя крыкі натоўпу і зацятае дзіньканне шчаслівых званоў, калі бачила, як святар і яго ўсцешаныя памагатыя набліжаюцца да маладой пары і ператвараюць іх у мужа і жонку проста на яе вачах, калі бачила, як кроначць яны разам па ўспанай кветкамі сцяжыне, гучныя воклічы вясёлага натоўпу нясущца ім услед, а яе адчайныя крыкі у ім губляющца і тоне, — яе душа падала пакутамі!

Хіба не лепши для яго адразу згінуща і чакаць яе ў блаславє-
ним выраі напаўварварскай булучыні?

Але ж гэты жудасны тыгр, яго
рык і пырскі крыві!

Яе рашннне нарадзілася ўмо-
мант, але яно спела доўгімі днямі
і начамі пакутлівых раздумаў.
Яна адпачатку ведала, што ў яе
папросяць адказу, і, вырашыўшы,
якім ён будзе, без кроплі сумневу

паказала рукой направа.
Пытанне яе выбару разгадаць
няпроста, і я не вазьму на сябе
смеласць лічыцца адзіным, хто
ведае адказ. Таму я пакідаю яго
вам. Дык хто з'явіўся з адчынен-
ных дзвярэй — панна ці тыгр?

Пераклала з англійской
Юля ЦІМАФЕЕВА



НА ВАЛАСКУ

Жан ЖЫРАДУ (1882–1944)

Пакінушы абыдымкі місіс Шэрлак Холмс, па дарозе дадому я раптам сутыкнуўся (шанцуе ж мне!) з яе мужам.

— Вось дык сустрэча! — прамовіў знакаміты дэтэктыў. — Павячэраем разам? Я ж вас стогадоў не бачыў!

Відаць, хваляванне — усё ж мільгана на маім твары, таму што Шэрлак злёгку ўсміхнуўся:

— Бачу я, — сказаў ён, — што містэр ідзе да каханкі.

Скажу «не» — атрымаеца, што нешта хаваю. Скажу «так» — падумае, што пазбягаю яго. Таму я адказаў — мабыць, даволі паспешліва, — што вышэйзгаданая каханка выдатна ўмее чакаць і што я магу завітаць да яе а восьмай, а магу і а дзяявітай. Зрэшты, калі ёй гэта не падабаецца, магу і зусім не хадзіць...

Тут Шэрлак абняў мяне за плечы і перабіў:

— Хопіць мармытаць, дружка. Вось вы і трапіліся! Насамрэч вы ідзяце са спаткання!

Дрыжкі прайшлі па маім целе і дабраліся да валасоў, якія ўсталі дыбарам.

На маё шчасце, ён дадаў:

— Хопіць жартую, хадзем у рэстаран. На жаль, не магу запрасіць вас да сябе, бо мяне ніхто не чакае: у пакёўкі выходны.

Здаецца, пранесла. Мой сябра глыбока задумалася, гледзячы ў сваю талерку, але я вырашыў, што задуменнасць гэтая мае дачыненне да якога кішэннага злодзея альбо сутэнёра... И раптам ён злёгку крануў нагой маю шыкалатку.

— А вось і доказ, — сказаў ён.

Ягоную задуменнасць як рукой зняло.

— Бяспрэчны і неабвержны доказ таго, — патлумачыў мне Холмс, — што ў вас было спатканне. Вашыя чаравікі запіленыя толькі на палову гузікаў, значыць, вас альбо знянацку заспелі на гарачым, што даволі непраудападобна, бо ваш гальштук няспешна завязаны жаночаю

рукой, альбо вы наведвалі дом, дзе не выкарыстоўваюць кручкі для абутку, ангельскі дом, напрыклад^[1].

Усмешка ў мяне атрымалася даволі крывая.

— У кожнай жанчыны, — выцінёу я, — ёсьць шпількі на валасі, якія выдатна замяняюць кручкі.

— А ў вашае каханкі іх няма,

— адмахнуўся Холмс.

Магчыма, вам невядома, што англічанкі даўно заснавалі лігу змагання супраць шпілек. Зрэшты, каб не

хадзіць далёка, скажу, што жанчыны, якія носяць парык, шпількамі ўвогуле не карыстаюцца.

Каму, як не мне, пра гэта ведаць: мая жонка да іх належыць.

— Хм-м... — мармытнуў я.

Ён відавочна забаўляўся, катуючы мяне. Да таго ж гэты ёлупень пасадзіў мяне спінай да акна, так

што скразняк працінаў да касцей.

Я чхнү. Дастанчы насоўку, я

выпадкова выпусціў з рук ін-

шую — упрыгожаную карункамі,

крышку большую за ліст, крышку

меншую за маю далонь. Шэрлак

паклаў яе на стол і зноў занурыў-

ся ў сузіранне.

— Гэта жаночая насоўка, —

урэшце прамовіў ён.

— Я ўхмыльнуўся.

— Якое дзяцінства! — сказаў

Холмс.

— Вы выкрылі сябе насоў-

кай!

Часоў Яга і Атэла насоўкамі

не грэбуюць хіба што аперэты.

Але не хочаша быць бесконтакт-

ным... Можна мне яе агледзець?

— Ды калі ласка, — як дурань,

прамармытаў я. — Яна чыстая.

— I, каб не страціць твару, пачаў

насвітваць нешта ідыёцкае.

Праўда, потым, зразумеўшы, што

страта аднаўленню не падлягае,

змоўк. Зрабілася так ціха, што

можна было б пачуць, як пра-

лятае муха. Але гэты гнюс, як

на злосць, недзе схавалася. Маё

сэрца, скачучы на чацвертай

хут-

касці, гуло ў поўнай цішыні, нібы

рухавік. Шэрлак адпіў з бакала

бардо на палец, потым яшчэ на

палец, а сваім уласным (указаль-

ным) тыцнёу у насоўку:

— Магу сказаць, што гэта

жонка чалавека падазронага і

ПРАЙДЗІСВЕТ

Ён глядзеў на мяне амаль з жалем.

— Мой бедны сябра, — уздыхнуў ён, — ужо хто-хто, але гэтая ірландка не першай свежасці...

Смерць усё ж лепшая за няшэйнасць. Цярпець не магу, калі мяне падсмажваюць на павольным агні. Тым больш калі вас слухае няздара-афіцыянт, які падае на стол, — яго я адаслаў прэч.

— Ну а цяпер, — пагрозліва сказаў я, падымаючыся і працінаючы Шэрлака позіркам, — давайце, тлумачце!

Я, як кажуць, браў быка за рогі, а можа, і яшчэ горш.

Мой супернік, аднак, не страціў ні краплі спагадлівай іроніі.

— Калі ў двух словаў, — сказаў ён, — то справа такая: вы ідзяце са спаткання і відавочна хвалюецца, сустрэўшы мяне, — значыць, вы запікаўлены ў тым, каб я не даведаўся, хто дорыць вам сваю прыхільнасць. Вашыя чаравікі не запіленыя, значыць... у вас не было магчымасці гэта зрабіць. Сёння ў маёй пакаёўкі выходны, і мая жонка дома адна. У вас насочука, якая належыць маёй жонцы. Я знаходжу на вашым плячи волас з яе найлепшага парыка. Значыць...

Мае вочы ўтаропіліся ў адну крапку. Час цягнуўся тым павольней, чым хутчэй білася маё сэрца.

— Значыць, — сказаў Шэрлак, які ўвесь гэты час працінаў мяне позіркам удава, што сабраўся праглынуць трусіка, — значыць... Сямі рабіце выснову.

Выснову я зрабіў, таму сядзеў, адкінуўшыся на крэсле і ліхаманкава сціскаючы свой рэвальвер — выдатны дванаццацізарадны браўнінг. Якая дурсасць — увесь час цягніць яго незараражаным!

— Значыць, — спакойна вымавіў нарэшце Шэрлак, — і заўважце, сябра, я на вас не злуюся... вы — каханак маёй пакаёўкі!

— Афіцыянт! — загарлаў я. — Дзе вяс чэрці носяць? Мне да ночы чакаць?! Цягніце шампанскага!

^[1] Ангельцы і англічанкі, як вядома, аддаюць перавагу чаравікам на шнурках, што носяць назуў «рышэльё» (заўвага аўтара).



ВЕРШЫ

НЯВЫПЛАЎЛЕНЫІ ДЗЕНЬ

Віктар СЛІНКА



сталёвы трос — па ліку не адзін
іх восем альбо дзеяць — утрымаюць
сабо берагі; а кожны трос
аплецены трывальным тонкім дротам
у столак некалькі; там унутры кілім
сатканы беражэцца ў адыходзяць
да берагу абодвух ніткі; імі
напятая аплецена струна —
па ліку не адна — між берагамі
бо ў нетривальным сэнс трываласці заўжды
калі ёсць метал прыбраць (засцеражэнне)
пакінуўшы слабое за апору
даволі будзе подыху вятырскі
адной-адзінай хвалі — берагі
разыдуцца; жывое — жыватворыць
і мёртвае не пазбягае зла

дык значыць — так; вось так — і не іначай;
так гаварыў хто кінуў на кавадла
чырвонае жалеза для кляйма

30.06.2011

Трымаючы ў руцэ кап ё, патраплю
Маланкава кароткім рухам
Я мідый між створак пад водой.
Яна сашчэпіць іх, ды — позна. Падыму,
Аддам табе сваю чарговую здабычу.
У бела-шэрый місе з парцяліны
Пляц прыгаричаў сухіх пляёсткаў — ты
Іх ператрэш павольна між далоняў.
У гладышы, надтрэснутым крыху,
Мука — і яйкі ў сплещені з лазы
Маленьком зgrabным кошыку — яго
Расфарбавала ў колер велікодны
Таксама ты. А сёня — не Вялікденъ.
Агонь гарыць. На дошицы — плітка масла
Ў вільготных дробных кропельках расы.
У цёмнай бутлі, вузкай і высокай,
Чарве самаробнае віно —
Там смакавы букет, не алкағоль.
Нібы твае расплещенія косы, глядзі — снаты:
Ад перавясла вольны
З іх кожны, так. Яны — ля малатарні.
Ды гэта ўсё — на заўтра. Сёня нам
Няспечна смачна кожны пахне венік.
Чакае нас палок, пасля — пасцель.
Нам не забыцца смаку дзікай качкі,
Няспечна згатаванаі на вячэру.
Чакае ноч! Штурляў я гэтак камень
Перад лістэркамі цемені азёрнай.
Чакае ноч, чакаюць нашы дзеци.
Не пазычаем — аддаем жыццё.

Бароўка, 19.07.2011

Дзень, калі ты страціла карону

Дзень, калі ты страціла карону ў яго вачах, быў амаль неадрозны ад іншых, але неічым і асаблівым.
Гэтак сама віравала ў дварах звонкагалосая малеч, і чародкі мыльных пухіроў весела расставалі ў паветры. Паспела ўсё стаць ясным і зразумелым: малюнкі, якія ўнутры краналі невідавочныя пэндзлі, расціраючы фарбы ўсмешак тут, дзе ахрыстае наваколле, перасяліся з уяўлення на чарцяжы: сцены будынкаў незбудаваных, паверхі ўласбіца ў цэглу і камень, — зробленая апаплубка, бетонамяшалка працуе, прымаюць раствор, кладуць для ўмацавання падмурку ў скрай траншэі падручнікі, па якіх будуць вучыцыца дзеци ў снах, для паўтарэння матэрыйалу кожны вечар і кожную ноч прастукванне сцен і даху: дзе мусіць быць выйсце; і ўжо на кожнай шыі муляе яшчэ не адзеты хамут — да пісягой крывавых, і праточваеца ўспеўната: «Еш чарніцы як мага болей — імі сілкуюца зрок».
Вакацыі, вы — мара, мара дзяяцей, і янич — план уцёкаў у патайнай кішэні, на гузік зашпіленай.

I немаўля сказала, не маючы слова: агайнавея, а, што значыла, мабыць: «Дзень, калі ты страціла карону, амаль неадрозны ад іншых, толькі гэта быў дзень, калі ты згубіла карону — у яго вачах, — і ён не дапамог знайсці».

2 жніўня 2011

На дрэве мандарынавым галінка грушы
Прышчэплены. Хто пад аховай часу —
Утаго
Гішчасце лічбамі гадзінніка ачэплены.
На кроў — накруткі. Вольны вусень — я
Той мурашына пакінутаю сцежскай
Кіруючы да дрэва, можна скуль
Прастору азіраць — на кроў — накруткі —
Што матыля я змераю крылом.
Навошта ў прауды гланды выразаць,
Калі яна не мае што сказаць?
Мой донар — дом; нядоены ашар
Мычыць і ў загарадку б'е, ледзь не ламае
Яе і за каго нас хоча мець — таго не знае.
То з рыфмай, то без рыфмы гавару,
Да Мухамеда мезенцам падпіхваю гару.
Арык, вада! З вярблівідзіаю ішасце.
Я прадзед мой, а мой наступны ўнук
Клапоціца, каб не запецкаць рук.

Мы ўсе — парода для прылад незразумелых,
Яшчэ — руда, парода, але ж ніколі — рунь,
Няявыплаўлены дзень яшчэ пакуль.

17 жніўня 2011

Бачыш, скача ён прама сюды —
Селядзец на кульгавым кані.
Вочка морквіны ў зяпе адкрытай,
Загінаеца хвост дугой
І паказвае нам напрамак.
Задзіночанне сонца і хмары
Наш падпальвае дэльтаплан.
Час, патрачаны на жніво,
Закладаеца ў карааві
Толькі на пяцьдзясят адсоткаў.
Дровы, што перад гэтым у прыску
Бульбінам грэлі бакі,
Тэрмінова адкіканы ў попел.
Бачыш, скача ён прама сюды —
Гаспадар бесканвойных сэрцаў
З кветкай, выразанай з тканіны,
Наколатай на плаўніку.
Над трупярняю часу — кнот,
Разам — воск нерасталай свечкі.
Хто
ля пуні
схаваў гарпун, —
Селядцу на кані кульгавым?
За мяжкою Звонку ўнутры —
Грушка-дзічка, крамяны нерат.
Хто схаваў? Кожны — думае, марыць,
Паказалі каб на яго.

20 жніўня 2011

Для аднавокага кацяняці

Для аднавокага кацяняці, якое грэю за пазухай, для небяспечнай брытывы ў вузкім футарале ва ўнутранай кішэні скуранкі, для спелага яблыка, які ўмею лавіць на бягу, высока падкідаючы, скачучы цераз

прыступкі, — ці ёсць для іх што-небудзь абрэзлівае ў нікэйскім: «Жанчыны нечым нагадваюць афраамерыканцаў, але афраамерыканцы зусім не нагадваюць жанчын».

Ручайніка любові й прыгажосці, нібы загнаная ў бетонную трубу рэчка Няміга; ды гэтыя — найдараэскі: кацяня, брытва, яблык. Бо некаторыя з нас — так, ідуць насустрач, некаторыя — хаваюцца і ўцякаюць, але не ад любові і прыгажосці, — ад таго, што будзе пасля.

На велізарных цэпелінах човен
Падводны апускаецца з нябес
Да глыбіні марскога. Спражскай поўні
Мацеяцца абсяг. Я знаю лёс

I прадказанне ластаўкі, што з сіні
Зноў падае ў квадрат свайго двара, —
Шчаслівая, бо мае дом. Пустыня!

Недавыказаныя, непрамоўленыя радкі; ненаўмысна абарваныя верш. I тут з'яўляемся мы: пясок, насыпаны ў топку паравоза сэнсу, бурка і папаха — падарунак манекену.
Таму — не спі, жаночая жандармерыя.
Дзе ж твае гумовыя дручкі? — паказытай нас, — мы яшчэ здольныя ўласабіцца ў небрыганы шыпішыны кусту.
Бо кожны з нас — маўжна, ледзь не квадратная афраамерыканка, што спявает спрычуюэл.

7-8 верасня 2011

Элегія

Навошта днём запальваць ліхтары?
Яны ж гараць: па два, па трох,
Гуртамі, групкамі ля вузкіх пераходаў
Алей у верасні. Мы выйшли на свабоду.
Я палюбіў лістоту мокрую —
і змяяту траву,
I ліхтары, — і раунадушным іх свято
не назаву.

Мне соладка з табой, — бо знаю,
знаю горыч.

I ў прадоказаннях тое,
Што ты мне падорыши,
Хавае дождж — і паварот у двор.
Я не прасіў, тату ўвалодзі! Сабор —
Насупраць ён, — які нас пазнаёміў,
Мой знае дар жыццём натольваць слова;
З малітвай і наожом стаіць дзень новы,
мовіць
У ценю ад яго калон.

2011

Арахна-дзяўчына
дастань свой шыдэлак
звяжы-спляці
ложак
логвішча
пастку
бачыш — ляціць
паўзе
набліжкаеца
жускаль
майго сэрца.

Для чаго мы прыйшли ў гэты свет
дзе паміж тваіх ног — чароўны прасвет
усё гэта — наўзбоч ад астатнія
ці астатнія — наўзбоч ад гэтага?
Шпарка падбягаеш на сваіх васьмі
шаўкавістых лапах
не — сямі
ў восьмай філіжанка гарачай кавы
на арабскім падносе
шэрбет і халва два
тонкія келіхі з амброзіяй.

Ловіца думка
сілом твайм:
можна глядзець на свет

i не страчваць позірк
i перастаць быць рэччу
не перастаўшы
быць
але для гэтага трэба

9 верасня 2011

Абрынь дары свае — метэарыты
На тыя скарбы, што людзьмі здабыты.

На жоўты альт — і поўнае карыта.
Фанерны планер выкрослі арбіту

Зямную — з паралельнага жыцця
Пілота-хлопчыка. Знайдзі сябе наўсцяж

У тым радку, які паверне слова
Лязом уверх. Звіняць, пяюць аковы.

19 кастрычніка 2011

Сільвій Плат

Для слова непрамоўленай падставай
Ёсць вобраз ідэальны, што вышэй за сэнс
У бессэнсоўніцы сваёй, бо гэты змест
Нам на маўчанне падаруе права,
Якое ў першы пакладзем замес.

Вось так — матыль, адзелены іззурай
Ад іншых матылёт — і ад травы,
Над ланцугом прыладаў, колб, мензурак
Мы — Вынік Доследу і Спраба Перабыць.

17-18 кастрычніка 2011

Гэта вечная, бачыш, гісторыя:
За пачаткам будзе працяг,
Ну а потым, пасля — канец.
Не пакінуты для меморыяў
Ангеліны, Гражыны, Глорыі,—
Дрэва ўспомніць аб каранях.
А драўніна?.. Пілуюць яе.

Гэта ціхая, чуеш, мелодыя,
Больш патрэбная, чым сабе,
Новым паастакам, што шыты
Будуць мець, каб сустрэць імі боты.
Смерць і Радасць адзелены плотам
Ад аднога адна; у дзяльбе
Наших жыццяў яны рабы

Мухі кручанай, — тая лётам
Красліць межы між тут і потым.

5 студзеня 2012

Анатоль Сыс

Душа старэ ў слоўнае апратцы
І новы верш ужо як рыманы.
Як хутка ўсё! Ці трэба паастацца
Мне быць блізкай да шчаснай маны?
Дай веры мне, і я цябе сустрэну,—
Сякера размаўляла так з паленам.
І спіна гнулася, і клаўся крыж,—
Не знаю толькі, звыш альбо паміж.

Нічога больш нікому не парадзіць,
Ні галізной, ні брудам не здзівіць.
На што здзіўляць? Адно патрэбна — жыць
І кожны струп салённым вадаспадам,
Уласным словам, споведзю аблысьць.
На кожны струп — і соль?
Каб новым болем
Уласны крок да цемры запаволіць?
Хто адварнуўся, дык Таго не прагнавіць.
А мо не так? Мо на сваіх іконах,—
Як мы ў жыцці, Ён татака палонны,—
Ні слова мовіць, ні слязы праліць.
А што на цёмных дошках выступае,—
Няхай манах, святар, любы збірае.
Не падмануцца і нічым не прымірыць
Мне праўду — і мой грэх, што ў ёй згарыць.

10 студзеня 2012

▶ АПОВЕД

ПЕЦЬКА

Мікола ДУБОУСКІ



Лета сорак другога было спякотнае. Гарачыня даймала не толькі на вясковых дарогах, дзе чорны чарназёмны пыл, нагрэты да прысаку, уздымаўся ад босых ног хутаранцаў, — прахалоды не адчувалася і на лузе, дзе жавава тачыўся крынічны ручэй з ледзяною водой.

Гай — сонечныя паляны разнастрайя, старыя вольхі, ясені, дубы і грабы. Усё гэта — усечаны парк тантмэйшага былога пана. Яго даўно няма, недзе ягоныя паразткі ў Англіі — і не паказваліся ў сваё памесце нават пры Польшчы. Саветы панскую ѿзмлю не паспелі нацыяналізаваць, а пры немцах аб'явіліся гаспадары: спачатку, называўшыся сястрой панавага эканома, якога Саветы ў трышаць дзвіятым вывезлі ў Сібір, сляпяна на адно вока старая дзеўка Ганька і сужыщель яе Капка, нізкарослы, з жывоцікам былы старшына-адступленец, які адразу запісаўся ў створаную немцамі паліцию.

За два гады Лярон Сымонавіч Капка ў бліжэйшых вёсках — наваколія хутара бацькоў чатырохгадовага Пецькі Алесі і Надзеі Сімоўскіх — стаў паўсядзённым страхам, бядой. Немцаў не так баяліся, як паліцаю Капку. Ён не ішоў, а падкрадваўся непрыкметна. Малы, круглы, як мячык, каціўся, заўсёды тулячыся да дарожных прысадаў, да жытавулетку, узімку ў сваім белым кашуку зліваўся з беллю снежнага покрыва. Капка высочаваў, хто з вяскоўцаў пускаў у хату партызан, падслухоўваў, аб чым гаварылі мужыкі на сенажаці, затрымліваў незнаёмыя яму, аб'яўляючы сувязнімі партызан — і гнаў у пастарунак на допыт.

Паліцаю Капку паважалі акупанты — яго хвалілі, узнагароджвалі. Партызаны палівалі на яго, але ён быў няўлюйным. Сам жа Лярон Сымонавіч пазбягаў нечаканых стрэч з гестапаўцамі, жандарамі — ведаў іх пранізлівую, дапытлівую ўзважанасць.

На хутар, да Сімоўскіх, ён таксама прыходзіў. На двары заглядваў у пуню, хлеў, слухаў, нюхаў, ці не пахне дымам выкуранай цыгаркі. У хаце паліцаю распытваў у Пецькавых братоў, хто прыходзіць да іх, пра што гавораць госці. Пасля роспытаў Лярон Сямёновіч, седзячы на табурэтцы, паварочваўся да Пецькавай маці і загадваў:

— Сабяры гасцінец для вызваліцеляў ад камуніі: яйкі, сала і таго пеўня як бусла, што на мяне кідаўся мінулы раз.

— На, — злосна ставіла кошык з салам і яйкамі Надзяя, маці Пецькі, перад Капкам, — а пеўня лаві сам, толькі не стралай — хопіць дзяцей лякаць!

— Злякаеш! Калі з-пад ілба глядзяць на мяне, як ворагі Вялікай Германіі.

— Якія ворагі? Ты ворагаў ужо ўсіх пад кляштар...

Кляштар — старая крэпасць, пад сценамі якой расстрэльвалі немцы ўсіх, каго арыштоўвалі. Паліцай моўчкі з хабарам вышаў з хаты.

Пецька паліцаю не баяўся, але стараўся не сустракацца, калі ішоў у гай, між жытаву ці ўздоўж ручая да самай ракі панаўраць, як пакалыхваюцца ў яе прыбярэжкі лісці вадзяніх лілеяў і стаўбункоў, і бачна між імі плынъ — ціхую, ласкавую.

Пецька заўсёды першым заўважаў Капку. Выдавала яго чорная руля з мушкай віントоўкі. Яна высілася над яго галавою і нагадвала змяінную галаву, што рухаецца па траве-разаку.

У туго сонечную раніцу сонца паспела нагрэць нават цянькі пад густымі кронамі дрэў, высушыла расу. Наўкола ў гай пахла філакамі, якія пан калісьці прывёз з Францыі — і яны прыжыліся ў ягоным лесе-парку.

Пецька адразу ўбачыў Капку. Паліцаю каціўся зігзагам між кустоў, як хаваўся ад каго.

Учора надвячоркам у гай збочыла нямецкая вайсковая часць з гарматамі, укрытымі чахламі з брызнету. Гэта былі франтавікі. Да іх малы і кіраваўся, знікнуўшы непрыкметна з хаты.

Да месца, дзе пад кронамі стаялі аўтамабілі, гарматы, палаткі розных памераў, дымілі кухні, Пецька ішоў сваімі сцежкамі, што вілялі па высокай крапіве дзе-нідзе вышэй хлопцавай галавы. Варта яго не бачыла. Хутка дабегчы да палатак яму перашкаджаў толькі мамін няспынны крик: «Пецька-а-а!». Ён чут' яго з двера хутара і злаваў на маці:

— Ну чаго ты галёкаеш?

Звычайна ён адзываўся, але цяпер пакутліва маўчаў, бо не хацеў, каб яго прыкметі Капку. Паліцаю таксама чуў маці — і ўзіраўся, дзе хаваецца малы. Аднак з-пад цэню дрэваў не выходзіў: непадалёку была ахова часці — яе патруль. Капку ў руки трапляць не хацелася. Хто ведае, як да яго паставяціла гэтыя франтавікі. Паліцаю на ўласным воніце, калі адступаў з-пад Кобрына, ведаў, як вайна перарабляе чалавека. Ноччу ідзе група пад кіраўніцтвам баявога капитана, палітрука, а раніцай — камандзіра няма. Байцы-адступленцы — нібы авечкі без пастуха, не ведаюць, куды ісці. Наўкола лес ды на нябачнай дарозе гудуць нямецкія машыны. На адным адпачынку Капка і ўбачыў Ганьку. Яна ішла па лесе адна і ў супрацьлеглы бок. Разгаварыліся, і Капка ў зручны момант адстадаў ад сваіх і дагнаў сляпую. Так яны і дабраліся да панавай зямлі — і ўжо ў якасці мужа і жонкі.

Пецька выйшаў з высокай крапівы і якраз ля невялічкай палаткі ўбачыў скрынку з паперамі рознага колеру, пачкамі



цыгарэт з бліскучым начыннем. Ён стаў іх даставаць са скрынкі. Наўкола былі салдаты. Яны ляжалі на надувных матрацах, гулялі ў шахматы. На яго нікто не звяртаў увагі.

— Што ішчэш, малчык? — пачуў над сабой Пецька спакойныя голас. Падняў галаву і ўбачыў у бліскучых чобатах, галіфе са срэбрнымі вузенькамі, як зсучаная нітка, лампасамі ў шэрай майцы пажылога дзядзьку. Пецька паказаў бліскучыя панеркі, якія дастаў з цыгарэтных пачкаў. Дзядзьку лагодна ўсміхнуўся.

— Як цябе завуць?

— Пецька, Пецька Сімоўскі.

— Пецька, Пецька. Пэтэр. Зойдзем да мяне, — дзядзьку адгарніў крысо палаткі і прапусціў малога. У палатцы стаяў шырокі стол, ложак.

— Садзіся, Пецька. Тут я жыву.

У гэтых момант нешта запішчала, пачулася гаворка. Пецька насцярожыўся.

— Не бойся — там радыёстанцыя.

— Радыё! Гэта такое вялікае вуха, якое гаворыць. Бачыў, бачыў. У райцэнтры вісела на стаўбе, калі я з папікам быў у мястечку. Але было гэта даўно, да вайны, — скрушуна ўздыхнуў Пецька.

— Вайна, вайна... — загадкова і тужліва вымавіў немец.

— Дзе жыв'еш?

— Там, — паказаў малы на кут палаткі. — Блізка адсюль, на хутары.

— З от'ец, маць, брат'я, сястра?

— І тата і мама ёсць, Ванька, Колька — браты старэйшыя за мяне.

— Ц'ябе корошо...

Рантам Пецька запытала:

— Ты — генерал?

— Маёр.

— А капитан як у генерала, — Пецька паказаў на мундзір немца.

— Не генерал. Я, Пецька, маёр Курт Вагнэр. Камандзір зенітнага палка.

— Па самалётах б'еце?

— По всём, — матнуў рукою маёр, даючи малому зразумець, што яму пра гэта размаўляць не хочацца. — Ты, Пецька, кушат хочэш? — ён глянуў на Пецькаву спінку (пад танісенькай кашулькай, перашытай з мамінай святочнай кофты, выразна бачыліся збрэсы).

— Хачу, у вас тут смачнай юшкай пахне, як у мамы з печы,

з гаршком, калі там яшчэ хоць кус мяска. Але я даўно не адчуваў таго паху — у нас мяса няма...

— Кароль! — гукнуў маёр.

У палатцы з'явіўся маладжавы афіцэр і вышыгнуўся нібы струна.

— Абед мне і яму, — паказаў на Пецьку маёр.

Не прайшло і хвіліны, як з'явіўся повар і з каструлі ў талеркі наліў супы, паклаў на белы ільняны настольнік лыжкі і хлеб.

— Будзем абедаць, Пецька.

Малы ў імгненні апаражніў глыбокую талерку, выцер прыгатаванай сурвэткай губы і ад сытасці ледзь вымавіў:

— Дзякую!

— На здароўе, — адказаў маёр, пасадзіў хлапца на калені і стаў абыміць. Пецька разгубіўся, бо маёр выніў з кішэні мундзіра фотакартку, пашалаваў і заплакаў як малы, паказваючы пальцам на яе:

— Мая сям'я: сынок, як ты, дачка, жонка.

Пецька глядзеў на здымак: на незнамых яму прыгожа апранутых жанчыну і дзяцей. І яму зрабілася вельмі шкада маёра. Ён паціснуўся да яго нібы да роднага бацькі. Потым не вытрымаў і спытаў:

— А чаго ты тут? Едзь да сваіх дзяцей. Што табе тут, у гаі?!

— Ах, П'ецика, П'ецика. Коропша твая душа. Нэлзя мне туда. За гэта генералы мене расстрэляйт, — ўздыхнуў Вагнэр. Пецька сядзеў нерухома — чакаў, калі маёр супакоіцца. І, калі той уцерся насоўкай і ўсміхнуўся, Пецька споўз з каленяў і таксама глыбока ўздыхнуў:

— Мне парады — мама недзе зусім з'енчылася.

— Чакай! — сказаў маёр і загадаў лейтэнанту прынесці з кухні трохлітровы білончык супы, булку хлеба, насынуй на Пецькаву галаву новую пілотку з бліскучай кукардай, запіхнуў у кішэню парткоўцы тры шакаладкі, прыціснуў яшчэ хлапца да грудзей, абняў і сказаў:

— Бяжы дадому!

Пецька з падарункамі знік у крапіве. Ён ішоў і радаваўся — столькі ўсяго нёс дамоў.

Малы ўлящеў у хату, калі сям'я збиралася абедаць. Мама расстаўляла на стале місці, раскладала лыжкі. Тата ад круглага бокана хлеба адразу акуратныя скібачкі.

— Наце вам! — з размаху паставіў Пецька білон з супай. Прыменны паходзіў падалані ў хату.

— Дзе ўзяў? — убачыўши на галаве сына нямецкую камандзірскую пілотку, тата зняў з цвіка свой пасак.

— Немец... маёр даў.

— Я табе пакажу маёра, — замахнуўся паскам на сына бацька. Але ў гэты момант на парозе паказаўся Капка:

— Ён украй пілотку. І суп украй. Здаля бачыў яго, бадзяўся там сярод палатак...

— Мне парады ў маёра, — запярачыў Пецька.

— Зараз праверу. Пойдзеш — пакажаш таго маёра.

Паліцай схапіў Пецьку за руку і пацягнуў на двор.

— Не дам, не пушчу, — усхапілася следам маці.

— Назад! — пісківі завішчэў паліцай. — Яшчэ крок — кожнага ўлажу, хто будзе мне перашкаджаць выконваць свой абавязак.

Усе Сімоўскія аслупяне — не ведалі, як быць. А Капка рапчу

ПРЫТЧА

IX

Анатоль БАРОЎСКІ

«Ты — сапрауды Сын
Божы!». «Пакайцеся, бо наблізілася
Валадарства Нябеснае». Мф. (14:33; 3:2)

На Беларусі Бог жыве...

Ён стаяў пасярод плошчы,
поўнай рознага люду.

Яго абыходзілі людзі ў прыстойным адзенні — чыноўнікі і чыноўнікі розных узроўняў; абміналі дзядзькі і цёткі, маладыя пары, якія толькі што пабраліся і спяшаліся ў скласці кветкі да падножжа ідала, які, выдаўжыўши руку, паказваў ім шлях у светлае заўтра (такая была ўжо традыцыя ў гэтым горадзе, як і ў шмат якіх іншых, дарэчы); абміналі і дзееці, нават пальцамі паказвалі на яго, а то і кінуўшы ў яго якім агрэзкам ці камянюкай...

Хіба адно святыя розных канфесій запавольвалі крок і пільна прыглядаліся да яго, як бы ўспомніўшы пра нешта ці задумавочыся над сэнсам жыцця, падоранага людству Вышнім, — але і яны, думкава наклаўшы крыж на сябе, прашаптаўшы «Уратуй, Гасподзь!», спяшаліся да сваіх штодзённых клопатуў у храме...

А ён глядзеў, не зважаючы ні на што, скрэз усіх і на ўсіх, і ні на кога, адно шаптаў незразумелыя слова на незразумелай мове:

— Па... я... ся... лю... і...

Да яго прывыклі гараджане і жыхары з далёкіх вёсак, што, прыязджаюты ў горад, мерыліся купіць сабе нешта ў крамах. І вартавыя парадку — міліцыянты, даўно прывыклі. Напачатку, даўным-даўно, прыводзілі ў свой пастарунак, намагаючыся даведацца пра яго падрабязней. У выцвярэнікі нават прывозілі, думаючы, што ён нападлітку.

— Зовут тебя как? — дапытваўся міліцыянт, стараючыся запісаць у пратакол.

Ён маўчала.

— Ты глухой, что ли? — зноў падступаўся да яго сярэдніх гадоў лейтэнант (учарація п'янка-пагулінка не прыйшла бясследна).

Затрыманы ўзяў паперчыну і напісаў рымскімі лічбамі: IX.

— Что означает девять?

Падышоў малодыч лейтэнант, дзіўлена паглядзеў на напісаное, выказаў меркаванне:


— Можно подумать, что ты — Ісус Христос.

— Ты сказаў, не я, — адказаў ціха.

— Бэнэфоеў? — пацікаўся лейтэнант. — У нас только бэнэфоеўцы на родном языке разговаривают. Мужицкій язык у нас не в почёте.

— А ў Бібліі гаворыцца, што да Бога ў сваіх малітвах трэба звяртатца толькі на роднай мове, а не на чужынскай, — толькі тады малітва будзе мець Боскую сілу. Лічба дзеяць азначае тое, што ў дзвеішы дзяржаваў я паслаў сваіх апосталаў — і яны прапаведвалі, угаварылі народы, каб не будавалі больш на сваіх землях атамныя пачвары...

— А ты кто? — зноў гучыць пытанне.



— Я той, хто даў вам свято. Хто забраў чалавечы боль. Як і твой галаўны боль забару.

— Ты — энергетик? — дапытчык нешта запісаў у пратакол.

Ён схіліў галаву, бо не меў жадання больш гаварыць з імі.

Лейтэнант адчуў, што ў яго перастала балець галава, стала лёгка. Але ён не надаў таму значэння.

Яго замыкалі ў КПЗ, пакідалі на ноц. А раніцай ён зноў з'яўляўся на сваіх месцы, зноў шаптаў праз боль і пакуты:

— Па... я... ся... лю... і...

Якія стараліся яго замкнуць на вялізныя замкі-засыўкі, закаваць у кайданкі, нават сваімі дубінкамі прахаджваліся па спіне і твары, загадваючы, каб ён больш не з'яўляўся на плошчы, — нічога не мянялася. Нават калі выйшаў строгі ўказ высокага начальніка пра тое, каб павыкідвалі міліцыянты з плошчаў і рынкаў усіх бамжоў, п'яніцаў і алкаголікаў, каб не павалі выгляд агульнага і заможнага жыцця ў асонаў ўзятай краіне, — ніхто не мог зрушыць яго з месца.

Потым і зусім перасталі прыступаць да яго, бо ведалі, што іх намаганні дарэмныя, — толькі круцілі пальцамі каля скроні.

Ніхто не ведаў, дзе ён начаваў, адкуль прыходзіў, дзе яго пастаяннае жыцце і ўвогуле, ці ёсьць яно ў яго...

— Па... я... ся... — шаптаў ён асмяглымі вуснамі.

Горад быў глухі і невідушчы, чэрствы і няждзячы, абыякавы і патануў у грахох. Адно хіба невядома — плошча была горада, усёй краіны, ці ўсёй планеты... Ніхто пра тое не ведаў.

З кожнага дома, з расчыненых вокнаў, нават і з зачыненых, праз шкло, вылятала на вуліцу і плошчу пачварная і гучная, што аж ціснула на вушы сваім цяжарам, музыка; акрамя яе даходзілі жудасныя крыкі і воклічы — некага на тэлеекране гвалтавалі, некага забівалі і расстрэльвалі, вешалі, адсякалі галовы; у зазычных установках на подыюме шпациравалі голыя (хіба шворачкамі прыкрыўшы бышцамі бы напятыя цыпкі, пяродкі і азадкі) дзяўчаткі, прагна жадаючы адразу ж азалаціцца, прыцягнуўшы ўвагу

п'янкога позірку алігарха, тройчы разведзенага, ды стаць яго жонкай; у крамах і газетна-часопісных шапіках на відавоку раскладзена чытво з фотамі тых жа зорак шоўбізнесу; а другія выданні дык і зусім, не саромеючыся і не асперагаючыся амаральнасці, дэманс travala жывёльныя інстынкты людзей — ляжалі ў тых позах, ад якіх пасля нараджаліся дзееці...

Усё перавярнулася і ўсе, здавалася, з'ехалі зглузду: дваццацігрудовыя жаніліся ці выходзілі замуж за сямідзесяцігадовых — і наадварот; людзі навучыліся хлусіць і падманваць, забіваць адзін аднаго без дай прычыны; падлеткі ў школе наладжвалі оргі... Садома і Гамора.

Бог даў людзям сваю мову, але тая людзі перарабілі сваю на чужы лад — праз кожнае слова «мать» і «рот», «блія» і «пайшоу на...»; мову адрынуўшы, страцілі ўменне гаварыць прыгожа і адзін з адным, прызнавацца ў каханні, бо не маглі зразумець сэнсу моўленага, быццам размаўлялі глухі са слятым, бышцамі галодны з наетым, эфіоп з еўрапейцамі ці з лельчицкім дзедам; мацнейшай дзяржава (маючы сваю плошчу), называўшыся «старэйшым братам», спаслаўшыся на тое, што яна абараняе праваслаўе, насадзіла сваю чужынскую, для карэннага насленіцтва, мову, а прыслужнікі, задаліў і здрайцы, аднялі ў дадатак і святыя сымбалі — бел-чырвона-белая штандары і прасторы, душу Айчыны — вершніка на баявым кані...

Плошча мела сваю назуву. Называлася Плошчай Веры і Пакаяння.

Яна бурліла, жыла сваім жыццём, не зважаючы ні на што... Як і жыла ў пазамінульм, мінультым стагоддзях, — і напачатку гэтага.

Гучай папераджальны Голос адумацца на сямнаццатым годзе крыважэрнага, з крыжамі — XX — стагоддзя, — не адумаліся, і людзей ператварылі ў атэістаў — служкай Сатаны, якія ж самі адпрэчылі Бога і ўзварвалі храмы; не прыслухаліся да Голосу таго ж стагоддзя на трыщатым і саракавым гадах, — і той жа Сатана — пад выглядам двух вар'ятаў — сутыкнуў ілбамі шмат якія народы, і

загінула ў той бойцы мільёны і мільёны няявіных душаў...

А ён стаяў тады, стаіць і сеня...

І гаварыў адны і тыя ж слова:

— Па... я... ся... лю... і...

Стаяў ён у лютыя маразы, калі трашчалі, набрынялія яшчэ з восені вільгацю, дрэвы, стаяў у спякоту, калі пад няшчаднымі промнямі сонца плавілася зямля, куреў асфальт і вяў бульбоўнік на палетках ускрайны паселішча, дзе пачыналіся вясковыя надзелы; стаяў, калі лілі зацяжныя дажджы, не звяртаючы ўвагі на непагадзь, — стаяў з непакрытай галавой, і доўгія валасты звісалі на лоб, хаваючы вочы...

Ён заўсёды быў у адным і тым жа адзенні — накінуты на плечы некалі чырвонага колеру хітон, выгаралы да доўгія гады і стагоддзі. На нагах нязменныя тэпі з драўлянай падэшвой.

Зімой нехта клаў каля яго ног паношаныя, на выкід, кажушок ці боты. Але ніводнага разу ён не пакарыстаўся імі.

Ён то шаптаў малітвы, умольна глядзячы ў неба, склаўшы на грудзях крыжкам рукі, і лъга было падумаць, што незнаёмец маліўся не толькі за мясцовых людзей, а і за ўсё чалавецтва...

А аднойчы здарылася...

Нагуляўшыся, наблудзіўшы, нацешыўшыся, спазнаўшы ўсю асалоду грахоўнага жыцця, падышла да яго жанчына. Яна мела яшчэ не шмат гаду, але згубіла-страціла першапачатковую прыгажосць. Сама ўбачыла тое і зразумела, і аднойчы перад лосцёркам жахнулася, заплакала:

— Памажы, Божакачка, выбрацца з багні... Уратуй і памілуй! Каюся, Божа, грэшна я!

Марыя-Магдалена і сама не ведала, чаму ногі самі неслі яе на Плошчу. Яна ішла да таго, што стаяў на ёй і шаптаў патаемныя, не пачутыя нікім, слова... Калі падышла да яго, зірнула на яго, выразна пачула яго гучны шэпт. Нават не шэпт, а ўмольны заклік:

— Пакайцеся людзі!.. Не на-
клікайце на сябе яшчэ большую бяду.

І яна ўсё зразумела, убачыла, Хто стаяў перад ёю, перад Кім яна стаяла. Падышла да Яго, укленчыла, кранулася хітона, прашаптала:

— Грэшная я, Госпадзе! Даруй мене грахі мае і праўні.

І можа, упершыню за доўгія гады Ён паглядзеў у очы той, што прыйшла да Яго, убачыўшы і пазнаўшы Яго, прамовіў ці то з сумам, ці то з радасцю:

— Дарующа табе грахі твае, Марыя-Магдалена. Іздзі з Богам, і болей не граши.

І яна адчула незвычайную палёгку, душэўную раўнавагу і радасць пазбаўлення нябачынага, але такога важкага, грузу...

— Дзякую Тебе, Божа, дзякую Табе! — прашаптала яна, адхойдзячы.

Марыя-Магдалена, не збочаўчы, пайшла да Храма, які стаяў на ўскраіне горада, пудам ацалеўшы пры атэістычных завірухах, і які называўся Храмам Хрыста Збаўцы. Наклаўшы на сябе крыж, пераступіла парог. Замвона даносілася малітва: «Госпадзе, памілуй, Госпадзе, памілуй!..»

У храме было няшмат вернікаў, але яна ўбачыла, што сярод іх, збоч, стаяў Той, Які дараўваў грахі ёй...

А Гасподзь не сыходзіў са свайго месца.

Ён маліўся за ўсё чалавецтва, забраючы на сябе людскі грахі.

Ісус Хрыстос стаяў на ўзвышшы на амвоне Плошчы Пакаяння і Веры; не зважаючы на Яго, ішлі і ішлі людзі. А Ён умольваў, кричаў:

— Пакайцеся, людзі, адумайцеся! Скіньце грахі з душы сваёй.

А да людзей далятлі незразумелыя словазлучэнні:

— Па... я... ся... лю... ад... ся...

Хрыстос і яшчэ прасіў людзей:

— Людзі, спыніцеся! Пакіньце на час сваеклопаты і неадкладны абавязкі. Сатварыце агульную малітву — і тады тое не здарыцца, што павінна аddyцца па вашай віні і згодна граху вашага...

Людзі не чулі Яго...

— І малітву прачытайте ў той час, калі Я ўваскрэснуў. Агульная малітва ўсяго народу мае магічную сілу, якой валодае Бацька Мой, Ойча, Які ў Нябес

ЮБІЛЕЙ

«СТУПІЎШЫ НА ЗЯМЛЮ, ІМКНЕШСЯ ДА ЎЗБЯРЭЖЖА»

АНАЛІЗ АДНАГО ВЕРША АЛЕСЯ САЛАЎЯ (да 90-годдзя паэта)

Ціхан ЧАРНЯКЕВІЧ

**Трагічнасць эмігранцкай літаратурнай сітуацыі:
застаўшыся па волі лёсу на маргінэсе (прасторавым) нацыянальнага культурнага жыцця і «будаўніцтва», беларуская эміграцыя (і паэты — як складнікі яе духоўнай перспектывы) змушана была ўкараніцца ў новым быцці і, паводле ўласнага пераканання, быць апірышчам, захавальнікам і правапераемнікам нацыянальна-культурнай традыцыі (усяго несавецкага — «нашануўства» і «узвышэнства», як прыклад).**

У сувязі з гэтым паўсталі пралема незамглёнай перадачы гэтай традыцыі, а таксама годнага яе развіцця. Паэзія прагнула абраўлення, і ў выпіку вызначыліся дзея яркія тэндэнцыі — неакласічная (найскравейшым яе выразнікам быў Алеся Салавей) і мадэрністичная (тут асобай нумар адзін справядліва лічыцца Янка Юхнавец). Мяжка праходзіла вельмі рэзка, гэта пацвярджае ліст Алеся Салаўя да Юркі Віцьбіча ад 20 кастрычніка 1947 года, дзе ярка акрэсленыя харкітар спречкі: «Вершы Янкі Юхнавца і пераклад з І. Кастэцкага заслугоўваюць асобай увагі як найноўшай адзнака бяздарнасці і вар'яцтва. Праўда, яна, гэтая адзнака, не новая, бо яшчэ ад старадаўна-грэцкіх часоў літаратура перажывала пасля кожнай вельмінай падобнае вар'яцтва, ад якога і следу «нашчадкам на ўспамін» не засталося. А ў нас вельмінай яшчэ не было, а ўжо скачкам з адхіну, далей лодскога г..., прафабчэ, не бачачы нічога. І, дзіўная рэч, людзі ўважаюць, што яны імкнунца да новага, калі яно, гэтае новае, у трывіца разоў старэйшае за ўсё ўдасканаленое, што прыйшло яму на змену. Для мяніце не мае ніякай вартасці і паэзія пра атам, і паэзія пра вераб'я, калі яна не маствацкая. Маствацкая ж паэзія пра вераб'я, які жыў і сотні тысячадзін год таму, — паэзія, вар'яцтва пра атам — вар'яцтва і больш нічога. Ад празмернага святла можна аглухнуць, а таму чалавек ніколі не асягне таго, што яму дадзена; разам з узлётам угору яму толькі ўласцівы і гэткі ж самы спад уніз. А таму — яшчэ больш дасканаліць тое, што нам дадзена (у нас яно не было яшчэ ўдасканаленым ніколі), а не зніжацца да няявегліства, замаскаванага «пушукамі новага». Такім чынам, Алеся Салавей абсалютна не прыняў творчасці Юхнавца і нават прысыццю тому верш-пародыю «Тысяча дзеяцьсці...»



Алеся Салавей

(напісаную строгім памерам і дакладнай рыфмай). Так ці інакш, кожная з тэндэнцый мела на мэце адшукваць анталагічны субстракт, на якім паўсталі б новая беларуская паэзія, бо з метраполій былі парушаны ўсякія сувязі і — здавалася тады эмігрантам — назаўсёды.

Відаць, прасцей за ўсё паказаць гэтую разыходжаніні на практикы. Датычна Янкі Юхнавца мы сёё-тое здолелі сказаць у папярэднім артыкуле «Пашукі асновы ў міжчасі», змешчаным у «Літаратурнай Беларусі». Няхай для Алеся Салаўя прыкладам будзе верш «У акіян». Старонка была адгорнута выпадкова, але пасля стала зразумела: гэты твор сапраўды паказальны.

*Ступіўши на зямлю, імкнешся
да ўзбярэжжа.
Ізноў у акіян твой плаў дарогу
рэжса,
нібы спакон вякоў працізведаў
нараг
імкненца супачыць у пушчах,
у барох.
Ва ўзбуджаным бары,
ля шматгаліннай гушчы,
пад гоманам вястроў
ва ўсхваляванай пушчы
табе сам Архітэкт там дом
набудаваў —
чудоўны дом з імхой, з кашлатых
дрэў і траў.
Пад домам тым бруяць крыніцы
надзямныя,
з зямлём злучыўши высь і сокі
наліўныя.*

Пры гэтым дому — дуб, таполя,
важны клён —
Стара Грэцыя, найдайны
Вавілон.

Згодна з трывядай аналізу «метрыка-стылістыка-тэматыка» пачнем з ніжэйшага ўзроўню. Аднастрофнае дванаццацірадкоўе напісаны александрыйскай строфой. Для беларускай пазіі — вельмі нячастая з'ява: шасцістопны ѹмб з цэзурай пасля трэцяй стапы. У дзвівершах з парной рыфмай — паслядоўнае чаргаванне жаночых/мужчынскіх клаузул і адкрытых/закрытых рыфмаў адпаведна. Адметна, што ў апошнім радку верша «У акіян» перад цэзурай — пірыхій, безназіскная стапа, што пакрэслівае асаблівасць становішча заключэння, заканчэння твора. Вышытальшоны александрыйскі верш надае твору роўныы рытмічны малюнак, жорстка рэгламентаваны і пазбаўлены выпадковасцей. Інтанацыйная мярэжа таксама знаходзіцца ў гэтым вышэйадзначаным рэчышчы.

Паэталагічнае асэнсаванне верша варта пачынаць з харкіту і каларыту слоўнай структуры твора. Гэта прасцей за ўсё выявіць, размеркаваўшы элементы па часцінах мовы. Вось жа, дзеясловаў з дзеяспрылоўямі — 8, назоўнікам — 31, прыметнікам — 13. Разгледзім гэтыя асноўныя лексіка-семантычныя групы, бо харкітар астастніх часцін мовы на верш істотна не ўплывае, і мы будзем звязтацца да іх толькі пры неабходнасці.

Колькасць дзеясловаў у вершы — невялікая, што азначае перавагу статычнага малонку над дынамічным. Аднак харкітар гэтых адзінак паказальны: «ступіўши», «рэжа», «імкнешся», «імкненца супачыць», «набудаваў», «брュяць», «злучыўши». Працесуальнаясць падкрэсліваеца незакончаным трываннем дзеясловаў, што датычыцца лірычнага героя, які выражаны займеннікам «ты»; гэта адасабляе асобу героя ад аўтарскай пазіцыі. Так, заканчэнне працэсу («ступіўши») адразу перарываеца валюнтарысцкім «імкнешся». Аднак гэты пераход азначае і зваротны стан — «імкненца супачыць» — надзвычай харкітары і важны для паэтыкі Салаўя. Закончэнне стану («набудаваў») адносіцца да Архітэкта, г.зн. Бога, што, дарэчы, выдатна лучыцца з уяўленнем пра Ягоную статычнасць. А таксама і падкрэслівае нерухомасць збудаванага дома (хоць там і «брьюць» крыніцы, але гэта толькі акцэнтуе спакой і цішь).

Зусім відавочна з падлікаў, што аснову гэтага верша складаюць назоўнікі. Іх можна размеркаваць такім чынам: суб'екты дзеяния («плаў», «нараг», «гоман вястроў», «Архітэкт», «крыніцы», «сокі»); неканкрэтызаваныя прасторавыя («дом» — 4 разы, «зямля» — 2 разы, «узбярэжжа», «акіян» «дарогу», «высь»); канкрэтызаваныя прасторавыя («у пушчах», «у барох», «бары», «гушчы» «дуб», «таполя», «клён», «з дрэў», «траў», «пушчы», «з імхой»); часавыя («вякоў», «Грэцыя», «Вавілон»). Першаснне значэнне набывае намінацыя, называнне прасторы, канкрэтныя рэаліі пераважаюць над абстрактнымі, але праз гэта толькі лепш падкрэсліваюць апошніні.

Прыметнікі — «твой», «прапрадзедаў», «узбуджаным», «шматгаліннай», «усхваляванай», «цудоўны», «кашлатых», «надзямныя», «надзіўныя», «гэтым», «важны», «стара», «найдайны» — пераважна апісаныя і часавыя («прапрадзедаў», «стара», «найдайны»).

З пункту гледжання агульнай тэматыкі навідавоку ў вершы некалькі матыфем (рэалізаваных матыываў), галоўныя з якіх — Падарожжа і Дом. Падсумоўваючы вынікі і паступова наноў разгортваючы верш у адваротным кірунку, зайдзем такую карціну: суб'ект-герой, праяўлены праз адстароненае «ты», знаходзіцца ў сітуацыі «паміж», сітуацыі змены станаў, якія арганізованы праз два архетыпы — падарожжа і дома. Цэнтральным з іх з'яўляецца дом, матыў падарожжа пачынае балансаваць ужо на трэцім радку шаснашцірадкоў: у выглядзе параўнання, праз «нібы» адбываеца змена і матыываў, і стыхій — зноў пачынае панаваць зямля. Аднак зямля гэтая цяпер пазбаўлена канкрэтыкі, яна — з «царства

эйдасаў», гэта тая новая зямля, над якой распасцерлася новае неба паэта.

Найзначным з'яўляеца харкітар таго дома, што малюеца ва ўяўленні лірычнага героя як пакаветнай Ітака для Адысея. Аўтар пры адсутнасці дынамікі, руху пераключае ўвагу на называнне, менаванне прасторы — таго, што змяшчае «дом». Відавочна, што сам дом тут — не канкрэтнае месца, а сімвал. Небудзённым з'яўляеца і тое, што арганізатары гэтай новай зямлі з'яўляеца Архітэк-дэмур: такім чынам, вобраз мы бачым як бы ў двойным лістэрку.

Мы ўзнаўляем, што гаворыць сам твор: герой больш думае пра дом, чым пра ўсё астатніе, ён знаходзіцца ў імкненні да яго. Але які гэта дом? Абраны паэтам лес павінен быў бы сімвалізаваць спакой, трываласць, непарушнасць, гармонію і вечнасць, надзінасць і позннуюю статычнасць. Аднак сама тканка твора даводзіць поўную немагчымасць гэтага імкнення. Пра гэта перш за ўсё гаворыць ужытая аўтарам экспрэсіўныя эпітэты, якія супярэчаць ідэі гарманічнасці лесу. Спакой аказваеца з'яўным і маланакнільным, як у таго булгакаўскага Майстра на апошніх старонках вядомага рамана: «Ва ўзбуджаным бары, ля шматгаліннай гушчы, / пад гоманам вястроў ва ўсхваляванай пушчы» сама ідэя супакою і гармоніі выглядае недарэчнай. Статычнасць лесу абвяргаеца сама сабой яшчэ ў працэсе стварэння верша. Тады ратаванне прыходзіць у восі «верх»/«ніз», такай актуальнай для раздвоенай свядомасці паэта, які сам размяжуваў жыццё Алеся Салаўя і Альберта Кадніка (сапраўдныя імя і прозвішча аўтара), і нават апісваў у сваіх лістах жыццё кожнага паасобку. «З зямлі злучыўши высь і сокі наліўныя» — гэта запаветная мара паэта, важны, хоць і не нада заўажным ёсць тут эпітэт «надзімныя» («Пад дномам тым бруяць крыніцы надзімныя»), які ў лірыцы Салаўя мае не толькі значэнне «руху на паверхні», але з'яўляеца сінонімам нябеснага, той святой зямлі, жаданай і недасяжнай менавіта з прычыны сваёй надземнасці. Вось жа, на першы погляд, верш выглядае апалогія гармоніі прыроды, але на самой справе ўсё значна цяжкай. Салаўей не знаходзіць гармоніі нават у сваіх марах пра новую зямлю і зноў гаворыць аб «надзімных», пра жаданае злучэнне высі з зямлі, якое, зрешты, яму непадудадна.

Жыццё адно апрышча — «стара Грэцыя, найдайны Вавілон» — па сутнасці, той самы александрыйскі верш, спакойны і вельмі, якім паэт хоча прыкрышыць унутраную расцягасць, метафізічную недамоўленасць: выказванне завершана і струнка пададзена, але гэта не хавае тых, затоеных у вершы, віхураў.

► РЭЦЕНЗІЯ

«ВЫБРАНЫЯ ТВОРЫ» АЛЕСЯ БАРСКАГА

Сяргей Чыгрын



Што такое серп — ведають усе. З дзяцінства памятаю вершаваны радок: серп і молат — смерць і голад. Пачуў я гэтую рыфмоўку ад старэйшых вяскоўцаў, але чаму яны так казалі — не разумеў, толькі бачыў гэтыя серп і молат на сцягах Савецкага Саюза. А вось як людзі ў вёсцы працавалі цэпам, я ўжо не застай, але яго бачыў. Ды і цяпер у старой бацькоўскай хапе ў вёсцы захоўваюцца два цапы. Для тых, хто не ведае, што такое цэп, скажу толькі, што гэта ручная прылада для малацьбы збожжа. Яна складаецца з доўгага драўлянага дзяржання — цапельна, да якога гужыкам і прывязкамі прымыкаў-ваеца біч. Ды што гэта я пра цэп і пра серп. У Алеся Барскага «Аб цэпе і сярпі» ёсьць цэлы раздел у новай яго кнізе «Выбраныя творы», што нядына пабачыла свет у Мінску ў выдавецтве «Кніга» у вядомай серыі «Беларускі кнігазбор», заснаванай у Беларусі яшчэ ў 1996 годзе: «Напэўна, старэйшыя дасканала памятаюць малацьбу

цэпам зімою. Дваццаціградусны мэрз, дзъме ў клуню вострым снегам шалёны вечер. Пад дзвірыма кладзеш некалькі кулёў, каб паўстрымаць гэтых шаленцаў, але яны знаходзяць сотні дзірак і шчылін, каб уварваша на ток і залезі пад тваю мізэрную ватовачку. Адзіны ратунак — варушыцца ды моцна лупіць цэпам. Ну і лупілі ад раніцы да вечара. Лічышь снапы, а іх усё многа і многа, абмалочаных жа мала і мала. Калі, аднак, пасля такой катаржнай работы прыходзіў чалавек дахаты і клаўся спаць, тады, каб заснуць, не трэба было ніякіх параных макавак. Засынаў ён за некалькі дзясяткаў секунд. Цяпер умяне ў варшаўскай кватэры стаіць мой галоўны вораг і галоўны эксплуататар — бацькоўскі цэп... Вісіць умяне таксама і матын серп...».

Так пачынаецца другі раздел «Выбраных твораў» Алеся Барскага, які мае назоў «З пабачанага і перажытага». А першы раздел кнігі — паэтычны. Ён амаль цалкам прысвечаны Беластроцкаму краю і землякам. Але гэта не просценкія вершы-рыфмоўкі, лёгкія для чытання і насталыгчныя аўтым, што было і што ўсё прайшло. Гэта арыгінальныя і шчырыя знаходкі, якія розняцца паэтычным настроем, рытмікай, мелодыкай, тэматыкай. Галоўны герой гэтых вершаў — асоба, якая вырасла на Беластрочыне, якая ўвабрала ў сваю душу зямлю, неба, лес, пушчу, людзей, іх лёсы. У Польшчы два паэты — гэта Віктар Швед і Алеся Барскі, у якіх тэма Бацькаўшчыны гучыць заўсёды: і ў вершах, і ў прозе, ва ўспамінах, і ў выступленнях, і сустрэчах. Гэта тэма вельмі вострая, пачуццёвая, шчырая да слёз. І творы на гэту тэму чытаюцца, слухаюцца, захапляюць. Алеся Барскі прызнаецца, што толькі на Беластрочыне ён «вольны тут,

*Бандары для мяне
Агерамаднай Варшавай,
А я ў Бандарах
Малы і вялікі.
Там вецер прыклічу,
Здзымухну пажар сонца,
І з хмары злянёны
Пахучага сена
Страду верши.*

Прадуцца вершы ў Алеся Барскага і пра каханне. Памятаю, здаецца, травень 1981 года. Мінск, філалагічны факультэт Белдзяржуніверсітэта. Магчыма, тады на факультэце была юбілейная вечарына прафесара Алега Лойкі. На гэтай вечарыне выступаў і Алеся Барскі. Высокі, у светлым касцюме, выгляніоны і выкшталцоны, ды ўнікальныя яму споўнілася толькі пяцьдзясят. Калі госць пачаў выступаць — зала прыціхла. А ў зале быў амаль адны студэнткі-філфакаўкі. А калі Барскі прачытаў вершы пра каханне з трохі такої сэксуальнай афарбоўкай — зала гучна заапладыравала, а нехта з дзяўчат кіркніў: «Брава!». Адна з маіх аднакурсніц сказала: «Я ў гэтага беларускага паэта з Польшчы прости заахалася». Частады быў няпросты і далёкі яшчэ да дэмакраты, час тады быў такі, калі казалі, што ў Савецкім Саюзе сакса прости няма. Але Алеся Барскі ўнёс у альма матэр беларускай маладой філаглогіі нейкі агенчыкі свободы, адкрыласці, кахання. Ды ці можна такому вобразу не парадавацца, не ўсміхнушацца:

*Грудзі твае — урачыстасць,
Як сад, што зацвіў у нядзелю...*

Вось такі ён Алеся Барскі ў паэзіі — шматтранны, шматвобразны, шчыры, арыгінальны.

Другая частка «Выбраных твораў» — празаічная. Тут ён згадвае не толькі пра маленства з сярпом і цэпам, але і пра «пісьмо беларускага народа Вялікаму Сталіну», пра калектывізацію і кулакоў, пра першыя дні акупацыі, пра дзяржжаўнасць і нацыяналінасць.

Друкуеца ў кнізе і п'еса аўтара «Гарадскія госці» — гэта камедыя з вясковага жыцця.

«Святая вада» Ларысы Раманавай — 25-е выданне распечатай у 2009 годзе кніжнай серыі СБП.

► ПАЛІЦА

«СВЯТАЯ ВАДА»

У «Кнігарні пісьменніка» бібліятэкі Саюза беларускіх пісьменнікаў выйшла новая кніга — «Святая вада» Ларысы Раманавай.

З апорай на традыцыйныя прыгажайшым і лепшым сённяшнім беларуским духоўнае быттё; усе пакуты, усё нядобре можна пераадолець пяшчотай і любоўю, — на такую праграму настройваюць многія вершы паэтаў.

Аўтар творыць прастору для сваіх вершаў. Гэтым яна найперш цікавая, і ў тым выпадку, калі перакрэслівае і руйнуе звычыя ўяўленні пра розныя жыццёвые праявы: «Вучыся сасне ў сасны, бамбуку ў бамбука... уцякай ад самога сябе. Ісціна не асягнеца, калі не адслоніш сябе» (Машука Басё).

У «вандроўнай» паэзіі Ларысы Раманавай — імкненне зведаць сутнасць рэчаў, больш існавання, раствораны ў светабудове, спакойнай радасць самоты.

Пачынаеца зборнік вершам, прысвечаным Хвядоры Хвядосаў-



не Халпковай — спявачы з вёскі Стайбун Веткаўскага раёна:

*Вясна.
Вяслуе сонца ў дом
у чоўне
на залатым блакіце.
Адчыніць дзверы толькі той,
Хто зможа сам раскрыцца.
Разгорне крылы матылён.
І ў танцы пройдзе над зямлёю:
«Я паглядзусу на ўсё здалёк,
Я бездань назаву зямлёй сваёю».*

«Святая вада» Ларысы Раманавай — 25-е выданне распечатай у 2009 годзе кніжнай серыі СБП.

душой адпачывае». Ён дзякуе Айчыне за ўсё, найперш, за лясы яе, за водар глебы і скібы, за працаўтыя далоні, за радасць і смутак, за хлеб і песню, за дарогі і волю:

*За ўсё гэта ў час нараджэння,
За ўсё гэта ў час маладосці,
За ўсё гэта ў момант кананіння,
Шчыры дзякую, Айчына!*

Наогул, падзяка Радзіме, вера лёсу, гімн хлебу і песні Айчыны гучаць у паэзіі Алеся Барскага пастаянна. Асабліва гімн хлебу, жыту, полю. Вершы паэта моцныя сімвалікай каласоў, жытва, снапа, сярпа, песні. Паэтычны дар Алеся Барскага, на мой погляд, моцны перш за ўсё канкрэтнасцю паказу, ёмістасцю паэтычных дэталяў, у іх — спакойны, разважлівы роздум аб нашым жыцці і аб мінульым, аб родных Бандарах, дзе нарадзіўся, дзе жылі бацькі. Сваю вёску Бандары паэт параўноўвае з Варшавай, ды куды там нейкай Варшаве да Бандараў Барскага, дзе добра прадуцца вершы, дзе светла думаеща:

*Бандары для мяне
Агерамаднай Варшавай,
А я ў Бандарах
Малы і вялікі.
Там вецер прыклічу,
Здзымухну пажар сонца,
І з хмары злянёны
Пахучага сена
Страду верши.*

Прадуцца вершы ў Алеся Барскага і пра каханне. Памятаю, здаецца, травень 1981 года. Мінск, філалагічны факультэт Белдзяржуніверсітэта. Магчыма, тады на факультэце была юбілейная вечарына прафесара Алега Лойкі. На гэтай вечарыне выступаў і Алеся Барскі. Высокі, у светлым касцюме, выгляніоны і выкшталцоны, ды ўнікальныя яму споўнілася толькі пяцьдзясят. Калі госць пачаў выступаць — зала прыціхла. А ў зале быў амаль адны студэнткі-філфакаўкі. А калі Барскі прачытаў вершы пра каханне з трохі такої сэксуальнай афарбоўкай — зала гучна заапладыравала, а нехта з дзяўчат кіркніў: «Брава!». Адна з маіх аднакурсніц сказала: «Я ў гэтага беларускага паэта з Польшчы прости заахалася».

Частады быў няпросты і далёкі яшчэ да дэмакраты, час тады быў такі, калі казалі, што ў Савецкім Саюзе сакса прости няма. Але Алеся Барскі ўнёс у альма матэр беларускай маладой філаглогіі нейкі агенчыкі свободы, адкрыласці, кахання. Ды ці можна такому вобразу не парадавацца, не ўсміхнушацца:

*Грудзі твае — урачыстасць,
Як сад, што зацвіў у нядзелю...*

Вось такі ён Алеся Барскі ў паэзіі — шматтранны, шматвобразны, шчыры, арыгінальны.

Другая частка «Выбраных твораў» — празаічная. Тут ён згадвае не толькі пра маленства з сярпом і цэпам, але і пра «пісьмо беларускага народа Вялікаму Сталіну», пра калектывізацію і кулакоў, пра першыя дні акупацыі, пра дзяржжаўнасць і нацыяналінасць.

Друкуеца ў кнізе і п'еса аўтара «Гарадскія госці» — гэта камедыя з вясковага жыцця.



Вялікім раздзелам кнігі Алеся Барскага з'яўляецца раздзел «Літаратуразнаўства, крытыка». Распачынаецца ён артыкулам, прысвятым беларускаму літаратуразнаўству ў 1958-1998 гадах. Аўтар падкрэслівае, што «беларускі літаратуразнаўствы» у пасляваенны Польшчы — з'ява ўнікальная як у сваёй фармальнай-жанравай спецыфіцы, так і ў тэматычных асаблівасцях». Вядома ж, усіх творчых людзей Алеся Барскі не згадаў, ён наўват за гэта просіць прарабачэння. Тым не менш аўтар лічыць, што найвыдатнейшым здабыткам кожнага творцы з'яўляецца яго індывідуальная, асабістая кніга твораў. А такіх кніжак ужо за 50, больш чым 10 беларускіх літаратаў Польшчы прыніяты ў Саюз польскіх пісьменнікаў і ў Саюз беларускіх пісьменнікаў.

Асобныя вялікія артыкулы ў кнізе аўтар прысвяціў жыццю і творчасці Георгія Валкавыщкага, Віктара Шведа, Васіля Баршчэўскага, Міколы Гайдука, Віктара Рудчыка, Сакрата Яновіча, Чыквіна. Не абышоў бокам і літаратуразнаўствы Кастуся Каліноўскага, каміз у творчасці Якуба Коласа, сказаў сваё слова і пра абрацы беларусаў, звязаныя з нараджэннем і хрышчэннем.

Аналізуочы творчасць вышэй названых літаратаў, Алеся Барскі падкрэсліў і вызначыў пісьменнік аўтараў прысвяціў жыццю і творчасці Георгія Валкавыщкага, Віктара Шведа, Васіля Баршчэўскага, Міколы Гайдука, Віктара Рудчыка, Сакрата Яновіча, Яна Чыквіна. Не абышоў бокам і літаратуразнаўствы Кастуся Каліноўскага, каміз у творчасці Якуба Коласа, сказаў сваё слова і пра абрацы беларусаў, звязаныя з нараджэннем і хрышчэннем. Завяршае «Выбраныя творы» Алеся Барскага цыкл нарысаў пра Амерыку, дзе ў каstryчніку 1987 года ён пабываў. Свае разажанні пісьменнік пачынае ўжо з самалёта, а потым іх працягвае вініверсітэц, бібліятэцы, на вуліцах, аўтамашынах, сурстрэчай з беларусамі Амерыкі, найперш з беларускім спеваком Данчыкам, з Вітаўтам Кіпелем і іншымі. А калі вярнуўся ў Польшчу, то прыйшоў да высновы, што Амерыка насымеч вельмі цікавая краіна.

Добрую прамову да кнігі Алеся Барскага напісаў вядомы беларускі літаратуразнаўца Міхась Тычына. Усе старонкі выдання я ўважліва прачытаў, але потым зноў вярнуўся на старонку 68 і спыніўся зноў вось на гэтых радках: «Часта падыходжу да цэпа, але не бяру яго ў руку. Ён мне страшна абрыйд, і яго зненавідзеў. А серп матыцы кранаю, праводжу пальцам па вастры і бачу тады далёкае дзяцінства, спелое зборы, шчодрае сонца, дабраславёную пару жніва, спявачы і прачистую постаць — з сярпом і зборжам у руках — сваю МАЦІ». Гэтыя радкі можна смела паставіць эпіграфам да ўсіх «Выбраных твораў» таленавітага, шчырага і мудрага жыццём Алеся Барскага.

Барскі адзначае: «Гісторычныя апавяданні Міколы Гайдука маюць эстэтычныя характеристы. Яны яскравяцца падзеямі і здарэннямі, у якіх дамінуюць жывыя эмоцыі: прыязнь і няянавісць, каханне і варожасць, прывязанасць да роднага пейзажу і краівіду».


Ілюстратарам беларускага жыцця называў Алеся Барскі Віктара Рудчыка, які з сярэдзіны

АГЛЯД

«РАЎЧУКІ ЗБЯГАЮЦА ЎРУЧАІНУ»

Легал

**Чарговы — 57-ы — нумар
«Дзеяслова» вызначаецца
аўтарскім самараскрыццём
(роўна як і самаадкрыццём).**
**Пераважная бальшыня тэкстаў
часопіса ёсць нічым іншым як
самавыяўленнем пісьменніка
перед чытачом, своеасаблівай
творчай і жыццёвой
справаздачай, калі хочаце,
падсумаваннем вынікаў не
зусім задаволеных сваім лёсам
і плёнам літаратараў.**



Цяпер так размыты межы рэчаіннасці і творчасці (жыцця і літаратуры), што кожны — хто піша і чытае — можа ў любы момант памяняцца месцамі, і гэтага амаль ніхто не заўважыць. Па той простай прычыне, што ўвага сёння скіраваная чалавекам перш за ёсё на самога сябе. Іншым ты патрэбны толькі падчас вострай неабходнасці, ды і то пераважна ў прагматычным, меркантыльным і матэрыйальным плане. Чалавек, аточаны спадучынмі высокатэхналагічнымі речамі, большую частку часу жыве ў сваім унутраным, вымраенным ім, свеце... Выхад для яго ў іншасвет — як у космас, вялікая падзея (свята альбо стрэс). Як і вартанне назад — не заўжды бясстратна...

Бальшыня творчых людзей шукае сутнасць рэчаў на глыбіні, намагаючыся пранікаць ўсё глыбей у інтэлектуальныя матэрыі... А вось вялікія паэты выяўляюць існасць жыцця з простых рэчаў, якія ляжаць на паверхні, можна сказаць, у нас перад вачымі... Паэт Але́сь Развано́ў паказае на іх, разам з тым выстаўляючы глыбіню іх унутранага свету, якія стаеца і яго светам, і разам з тым, — чытацкамі адкрыццём.

Хвалі вагаюцца —
намагаюцца
узяць са дна
глыбіню.

Падымаючы пласты падсвядомага ў тэкстах Разванава, чытач і сам расце як сутворца. Гэта пленны час паднітае цаліны масацтва пад агульным і аньемлемым Небам, дзе ўтаемлена ісціна.

Пачынаеца публікацыя рамана ў апавяданнях з прадмовай і

пасляслоўямі Генрыха Даўдовіча «Рурыкавічы і Рагвалодавічы». Думаеца, гэта рэч доўгачаканая для беларускай гісторычнай літаратуры і нацыянальнай асветы, асабліва для школьнікаў і юнацтва. У рамане шмат як мастацкага літаратурнага матэрыяла, так і чисты гісторычнай інфармацыі ды спасылак на іх крыніцы, дзе ў строгай, а дзе ў адвольнай аўтарскай скіраванасці. Тэкст напісаны даходлівай і зймальнай, што робіць твор яшчэ больш прыдатным для мажлівага пазакласнага, а ў будучым (я перакананы) ававязковага школьнага вывучэння. Што праўда, стыль «энайдзенага рукапісу» ў пераважай большасці выдае аўтарскі пазнавальны стыль (эрэшты, пра яго адаптацию да сучаснага пісьменніка нагадвае ў «annotation»).

Дарэчы, у гэтым жа нумары, у «Дзённікавых згадках» Алеся Жука нечакана і ўсцешана адкрыў для сябе Даўдовіча савецкага часу, які і тады годна трymаў удары ад самога Алеся Адамовіча за праявы нацыяналізму і групаўшчыны, ды вызначаўся ў прылюднай агрэсіўнай абароне Васіля Быкава ад наскокаў «генеральска-ветранскай» аглобёйтай крытыкі (і не дома, а ў Маскве!). Аказваеца, мы шмат пра каго шмат чаго не ведаем, а ўжо дачасна, як пісаў Але́сь Асташонак, людзей пранумаравалі...

У адрозненне ад Але́сі Разванава, у Васіля Жуковіча літаратурнымі метадамі выяўлена тая аўтарская прастата і шчырасць, якой якраз дастаткова, каб стацца асновай для дабротных патрыятычных вершаў. Чытаць іх трэба пад настрой, да прыкладу, супады вось з гэтым, Васілевым:

Шэры асфальт.
Шэры гмахі.
Шэрае неба.
А ў небе майго настрою
Вясёлка грае.

Заканчэнне публікацыі рыбных разваг і настрой «Свято луksі» Сяргея Рублеўскага з будучай «кнігі для тых, хто любіць лавіць рыбу ўсім сэрцам», думаю, прыцягне не толькі завабленую аўтарам аматарскую публіку, але і значна шырэйшы гурт тых, хто адлюлівае адметныя з'явы ў зациненай затоцы сучаснай нацыянальнай літаратуры. Прышагальных і вартых твораў у нас не так і шмат, калі не скажаць: мала. Распавядальны, разняволены і лёгкачытэльны стыль дзе аўтару магчымасць на больш паразумелы дыялог з чытачом. Мова Рублеўскага матчынная, свойская, смачная, шматзначная, а часам і новатворная. Вось, прабачаюся, як бы зацемка:

«Я пльву адзін уніз па Касплі і прывыкаю да поснай думкі: і ў рыбнай лоўлі, як і ў літаратуры, застаюся сам-насам са смерцю — гэта значыць у атуленні сапраўднай, скразной адзіноты. Выцягваю чарговага шчупака з прыбяржнай яміны, нібы даволі вялікое апавяданне — нечаканае, не падаўторнае. Сваё!»

Даўно не выстаўляюць перед шырокім чытацкім колам паэты, адраджэнец і патрыёт з Баранавіч, мой даўні знаёмец, Але́сь

Бакач. Ужо даўно ён дзеё добрыя беларускія справы, кіруючы «Творчым згуртаваннем «Святліца», яднаючы там вакол сябе і айчыннай справы нацыянальныя маладыя сілы, здольныя для творчай і карпатлівой грамадской працы. Вершы ў яго, як і ў кожнага вартага паэта, няроўныя, але жывыя і глыбокія. Пра гэта сведчаць і няпростыя прызнанні на публіку:

Яшчэ рамантыкі імпэкт
дзівачыць і гарэць натхняе,
яшчэ жыве ўва мне паэт.
...Ды гэта больш не натале.
Сам ад сябе пльву, бягу,
бо духу высцеламу цесна...
І звыши радзіца не магу,
і ў грамадзе не маю месца...

Вострасюжэтны, нераўнучы як сцэнар фільма жахаў, «урывак з ненапісанага рамана» Валеры Гапеева «Мы нікому пра гэта не раскажам» (а ў памяці дадаюцца асацыяцыі: і «ніколі не забудзем», «толькі не гавары маёй маме»). Ну нешта так, калі таксама папусціць лейцы маралі і адпавяданцы цынічнасці і святатацтву аўтарскай мастацкай «карціны». Усведамляючы добрыя літаратурныя парыванні раманіста, прыкрасы ад прачытанага ўсё адно застаецца, як ікота пасля непераборлівага баліяння. Пагодзімся, што мастацтва ўсё ж павінна ўражваць высокім. Гэта найперш. І толькі ў дыялектычным супрацьборстве (пошуку гармоніі) яно можа прыніжаць жывёльную чалавечую сутнасць на фоне Гасподняй усёдараўальнінай: не зло — над дабром, а добро — над злом. Хоць сама проза, што тычыцца стылю і мовы, напісана на добрым узроўні... Нават не верыша, што перад табой вядомы аўтар папулярнай прозы для школьнікаў і падлеткаў.

«Ён нечакана рэзка сеў на жывот манашкі ўсёй сваёй масай, як на мяшок з мукоў. Жанчына хакнула і, здаецца, знепрытомнела. Дрон не звярнуў на гэта ўвагу, хапануў вялікія, яшчэ не звязаныя грудзі.

Аказваеца, мы шмат пра каго шмат чаго не ведаем,
а ўжо дачасна, як пісаў Але́сь Асташонак, людзей
пранумаравалі...

— Бач, якія цыцкі, глядзі, Студэнт! Ну, калі сам падысці баішся, — пагрозіў загавары ён, памацаў другой рукой у сябе ў халяве бота і выцягнуў вялікі нож. Не звяртаючы ўвагі на кроў і цела, якое забілася пад ім, разнушу ѹшчэ і ѹшчэ.

— Лаві, Студэнт!
Студэнт інстынктыўна злавіў кінутае яму, і яно тут жа выпала з дрыготкіх рук, а сам ён адыхаў, спатыкаючыся, і, нарэшце, паваліўся назад, нібы раптоўна аг'янець, пад дружны рогат.

Вядома, гэта ўсяго толькі ўрываць. Урываць маёй чытакай агіды. Але ж ведаю я і разнароднасць сучаснай чытакай аўдышторы. «Кожнаму — сваё!». Ці не на варотах Асвенцыма тое было напісане?

Цяжка сказаць нешта істотнае

пра нізку метафорычна нагру-
вашчаных вершаў Зміцера Вішнёў-
ва пад назовам «Скандынаўскі
куфар». Падобным чынам вы-
падкова сабраныя ўзоры ў калейдаскопе глядзяцца, а часам і ўражваюць, значна мацней, бо ўсё ж маюць нейкую, хоць і хаатычную, але цэльнную кампазіцыю, а тут усё паасобна — аўтар, слова, строфы, час... Магчыма, каб я быў у адпаведным аўтарскім стане — пад віскі і півам, на якіх ў сваіх тэкстах спасылаецца аўтар, то магло бы з'явіцца і адпаведнае паразуменне з паэтам.

Напісаныя газетным стылем у жанры добрага савецкага нарыса ўспаміны Аляксандра Фядуты пра маму (з будучай кнігі «Мой маленькі Парыж»), датківа асучасненія, яны нарэшце паказваюць нам вядомага літара-
туразнаўцу і грамадскага дзеяча без белых плямаў... Цёплае, амаль сямейнае чытво. А скажы каму — не паверыць, што ўсё гэта напісана ў СІЗА № 1 КДБ РБ у 2011 годзе.

Паэт Сяргей Прывулукі мне ўсё ж яснейшы за Зміцера Вішнёўва, але пакуль яшчэ таксама не ўвесь прымалыны. Зрэшты, мажліва, я перабраю. Мажліва, у цяперашній беларускай сітуаціі я і сам трошкі прывулукі, бо таксама

гледзець тэлевізар ці глядзеца
у люстра —
не бачу ніякай розніцы...

Але я ўсё ж навучу ўсяе абыходзіцца з чытакамі без ляяня і брутальнай лексікі. Раней, каюся, грашыў. Ды, даў Бог, прайшло. Пройдзе, думаю, і ў Прывулукага. І не толькі ў яго. Каб не было ў старасці сорамна.

Шмат прыпізненай спавядаль-
насці (хоць з гэтым лепш позна, чым ніколі) ва ўспамінах Але́сі Усені «Мой лістапад...», якія пра-
цягвае друкаваць часопіс. Часам здаецца: з гэтым бы да святара, перш чым да чытача. Аднак чытэльна і нярэдка павучальна, асабліва для маладзейшых, у якіх наперадзе свае памылкі і грэхападзенні. Праўда, замоль-

ваючы старыя правіны, хацела ся б, каб аўтар не прыспешваў чарговых непараўненняў, бо ці ж можна нават аддалена парашуноўваць укрыжаванне Хрыста і турэмнія адсідкі Уладзіміра Някляева, на што Усеня, хоць і з дыпламатычнымі агаворкамі, наважыўся... Усё ж: Богу — Бонава, а паэту — паэтава.

Заслугоўвае ўвагі празаічны дэбют Стаса Ільіна (апавяданне «Off»), які збегам акаличнасцей апынуўся ў ЗША. Марудлівы, мулкі, задоўжаны літаратурны тэкст, па сутнасці бессюжэтны (чалавек сам у сабе, пльнъ свядомасці пэўным чынам не адварвана адрэчансці), нераўнучыя як тлумачэнні ў турыстычным дапаможніку. І ўсё ж нешта ў гэтай бlyтанай пісаніне ёсць. Нейкая стрэмка ў самай яе сэрцавіне. Найперш — сам задзіно-

чаны чалавек. Ды і стыль для пісьменніка, які жыве за межамі роднай мовы, вельмі прыстойны. Трэба будзе прасачыць за літаратурным развіццем гэтага таленавітага хлопчика...

Лівон Баршчэускі пераклаў з арыгінала (старағрэцкай) на беларускую мову «Медью» Эўрыпіда. Знакавая падзея для нацыянальнай літаратуры і асветы. Але ці часопісная гэта публікацыя? Ці не было магчымасці выдаць гэты шэдэўр сусветнай літаратуры асобнай кнігай? Ды як бы ўжо ні было: віншум шаноўнага перакладчыка з выхадам у людзі! А наколькі ўдалося захаваць мастацкую і фактурную аснову арыгінала, спадзяюся, неўзабаве скажуць больш дасведчаныя людзі.

Працягваеца публікацыя вы-
бранных старонак дзённіка Ніла
Гілевіча. Гэтым разам — «Год
двухтысячны». Ёсць цікавыя
запісы, ужо вядомыя нам падзеі,
пададзенія ў новых ракурсах, а
таксама абсалютна суб'ектыўныя
погляд на іх.

І ўсё ж найбольшое задаваль-
ненне ад усяго прачытанага ў ча-
сопісе я атрымаў ад ужо ўпомне-
ных вышэй дзённікавых згадак (1974–2000) Але́сі Жука «Лісты
абляцелія» (зноў жа вылазіць
напрошаная асацыяцыя, на гэты раз з «Лісткамі календара»). Жывіа, душэўна, без напускнога
самавыпучэння, з неардынary-
мі праявамі і харектарыстыкамі
творчых людзей і адпаведнага часу. І тут ад лірыкі да фізікі — адзін крок (ледзь не напісаў стрэл). Ад абароны годнасці
Васіля Быкава да палявання на
безабаронных качак... Адным словам — жыццё, якім яно насамрэч
было... ёсць і будзе...

Дзённік 2010 года «Дні мае, па-
дарункі» Кастьосія Цвіркі — гэта
своесаблівая энцыклапедыя сучаснага вясковага жыцця ці,
лепш сказаць, выжывання і да-
живання... Аўтар піша шчыра, беззаглядна, без ашчаднасці да слова, але нярэдка забываеца пра чытача і пакідае апошнія
з невядомымі людзьмі ў невядо-
мым месцы...

Да ўсяго ў новым часопісе «Дзеяслово»: артыкул Анатоля Трафімчыка «Раз аблекслі беларуса» (1921 года ў пастычным асэнсаванні Янкі Купалы), тэкст Аляксандра Каўкі пра Уладзіслава Сыракомлю (на памежжы ліцвінства-беларускасці), палемічныя запісы з Берліна пра авангарднае і класічнае мастацтва «Галопам па Еўропах»

► ПРЕМІІ

ЛАЎРЭАТЫ ПУЛІТЦЭРАЎСКАЙ

У Нью-Ёрку абвешчаныя
лаўрэаты Пулітцэраўскай
преміі за 2012 год.

Узнагароду ў намінацыі «Найлепшы драматычны твор» атрымала Квіяра Алегрыя Х'юдс за п'есу «Вада поўнай лыжкай», а лаўрэатам у галіне паэзіі стала Трэйсі К. Сміт са зборнікам «Жыццё на Марсе». Уладальнікам узнагароды ў музычнай катэгорыі названы Кевін Патс. Прэмія ў галіне мастацкай літаратуры не прысуджалася, што здарылася 11-ы раз у гісторыі і ўпершыню з 1977 года.

Напярэдадні абвяшчэння лаўрэатаў крэтыкі называлі трох кнігі, якія нібыта ўвайшли ў фінал прэміі ў галіне белетрыстыкі. Згадвалася кніга Дэвіда Фостара Ўолеса «Бледны кароль» — раман, сабраны з дзеянікавых записаў пісьменніка, які скончыў жыццё самагубствам у 2008 годзе. Таксама прэмію прарочылі раманам «Свамплендышы» Карэн Расэл і «Цятніковыя мары» Дэніса Джонсана.

Пераможцам у намінацыі «За служэнне грамадству» стала газета «The Philadelphia Inquirer». Выданне атрымала прэмію за шэраг матэрыялаў пра рост узроўню гвалту ў філадэльфійскіх школах. Адзначаецца, што публікацыі прывялі да реформаў, закліканых узмацніць бяспеку школ.

Прэмію за найлепшае журналисцкае расследаванне атры-

малі карэспандэнты «Associated Press» і «Seattle Times». Журналісты «AP» былі ўганараваныя за рэпартажы пра нью-ёрскую паліцию, супрацоўнікі якой у рамках барацьбы з тэрарызмам таемна сачылі за мусульманскай суполкай горада. Журналісты газеты з Сіэтла былі адзначаныя за серию артыкулаў пра лячэнне цяжкаворотных пацьентаў метадонам у штаце Вашынгтон.

У намінацыі «Аператыўны рэпартаж» перамогу атрымала выданне «The Tuscaloosa News» са штата Алабама за асвятленне наступстваў разбуразльнага тарнада. Як адзначыў аргкамітэт прэміі, дзеяніні рэдакцыі, якая, нарэшце з традыцыйнымі крыніцамі, актыўна выкарыстоўвала магчымасці сацыяльных сетак, дапамаглі ў пошуках зниклых пасля тарнада людзей.

Прэмію за найлепшую рэпартажную фатографію атрымаў фотакарэспандэнт «Agence France-Presse» Масуд Хасайні, які зрабіў здымак дзяўчынкі, што выжыла пасля тэракту ў Кабуле. Для агентства гэта ўзнагарода сталася першай за ёсць гісторыю ўручэння Пулітцэраўскай прэміі.

Пулітцэраўская прэмія, заснаваная ў 1917 годзе, з'яўляецца самай прастыжнай прэміяй ЗША ў галіне журналистыкі. Урачыстая цырымонія ўручэння прэміі адбылася ў Нью-Ёрку 7 траўня.



Журналісты The Philadelphia Inquirer радыя прэміі

«РУСКАЯ ПРЕМІЯ»

У Москве адбылося ўзнагарожданне лаўрэатаў міжнароднага літаратурнага конкурса «Русская прэмія» па выніках 2011 года.

У намінацыі «Буйная проза» перамог «Маленькі турэмны раман» вядомага сучаснага расійскага пісьменніка — Юза Аляшкоўскага.

Другую прэмію ўручылі маладому празаіку з Аўстрыі Дар'і Вілька за раман «Міжсезонне». Трэцяе месца журы конкурса прысудзіла Лене Элтанг з Летувы — за раман «Іншыя барабаны».

Пераможцам у намінацыі «Паэзія» быў названы харкаўскі паэт Ілля Рысенберг за кнігу «Трэці з двух». Другім у паэтычнай намінацыі стаў Аляксей Цяткоў (ЗША) з кнігай вершаў «Дэтэктар сэнсу». Трэцяе месца — у ізраільскага па-

эта Фелікса Чэчыка за зборнік вершаў «З жыцця фраўны і флоры».

Найлепшым у намінацыі «малая проза» стаў малады лаўрэат конкурса за 2011 год — пісьменнік з Германіі Дзмітрый Вачэдзін са зборнікам апавяданняў «Пыль». Другое месца журы прысудзіла Марыі Рыбаковай (ЗША) і яе раману ў вершах «Гнедзіч», які выйшаў у выдавецтве «Время». Трэцяе месца заняў Яўгеній Абдулаев (Узбекістан) за аповесць «Год барабана», напісаную пад псеўданімам Сухбат Афлатуні.

Спецыяльны прыз «За ўклад у развіццё і зберажэнне традыцый рускай культуры за межамі Расійскай Федэрациі» быў уручаны Мікалаю Свяціцкаму — за шматгадовую культурна-асветніцкую дзеянісць, паглыбленне культурных сувязяў паміж Грузіяй і Расіяй, арганізацыю і правядзенне штогадовага Руска-грузінскага паэтычнага фестываля.

Мікалаю Свяціцкаму — за шматгадовую культурна-асветніцкую дзеянісць, паглыбленне культурных сувязяў паміж Грузіяй і Расіяй, арганізацыю і правядзенне штогадовага Руска-грузінскага паэтычнага фестываля.

► КАЛЕЙДАСКОП

СУАЎТАР ШЭКСПІРА

Драмату́рг Улья́м Шэкспі́р
праца́ваў над п'есай
«Усé добра, што до́бра
заканчвае́цца», хутчай за ўсё, у
суаўтарстве з паэтам Томасам
Мідлтонам.

Як паведамляе BBC News, да такої высновы прыйшла група вучоных з Оксфорда, якія правяла лінгвістычны аналіз тэкста.

Па іх меркаванні, менавіта наяўнасцю двух аўтараў тлумачаща некаторыя неадпаведнасці

ў п'есе, а таксама стылістычныя адзінствы. Па словах даследчыцы Лоры Магуайер, кандыдатура Мідлтона, сучасніка Шэкспіра, найболей верагодная, паколькі ў п'есе сустракаюцца характеристыкі для яго рыфмы, звароты і нават арфаграфія. Акрамя таго, у камедыі скрыстана слова «tuttish» (юрлівы, поўны пажадлівасці), якое на момант напісання п'есы сустракалася толькі ў творах Мідлтона.

Тым не менш, у даследчыку ёсьць здагадка, што сусветна вядомы аўтар мог працаўаць разам з драматурагам Джонам

Флетчэрам. Магуайер упэўненая, што камедыю пісалі два чалавекі, што было надзвычай распаўсюджанай з'явіў напачатку XVI стагоддзя, аднак з-за вядомасці Шэкспіра імёны яго суаўтараў замоўчаліся.

Томас Мідлтон (1580–1627) жыў у Лондане, з 1620 года быў афіцыйным храністам горада. Ён вядомы як аўтар п'ес «Жанчыны, сцеражыцца жанчын» і «Таемная падмена». З-за таго, што Мідлтон маладзей Шэкспіра, ён выкарыстоўваў больш сучасную арфаграфію, што таксама знайшло адлюстрванне ва «Усё добра, што добра заканчвае»; напісанай паміж 1601 і 1608 гадамі. Упершыню камедыя была выдадзена ў 1623-м.

ВЯРТАННЕ «МАЛЕНЬКАГА ПРЫНЦА»

Французскія спецыялісты
выявілі арыгінальны рукапіс
казкі Антуана дэ Сэнт-
Экзюперы «Маленькі прынц».
Пра гэта напісала газета
«Le Figaro».

Чарнавік знайшлі ў зборы прыватнага калекцыянета, які і не падазраваў, што з'яўляецца ўладальнікам такой каштоўнасці. Вызначыць рукапіс аўтарства Сэнт-Экзюперы дапамаглі супрацоўнікі аўкцыённага дома

«Artcurial». Чарнавік «Маленъка-га прынца» ацанілі ў 40–50 тысяч яўра. Рукапіс прададлі «з малатка» 16 траўня.

Сэнт-Экзюперы неаднаразова перапісваў «Маленъка-га прынца». Канчатковы варыянт быў апублікаваны ў 1943 годзе. Знойдзены рукапіс, па ўсім, датуецца 1941-м годам і ўтрымлівае неапублікаваныя ўрыўкі з 17-й і 19-й частак твора.

У чарнавіку гаворка ідзе пра візіт Маленъка-га прынца на Зямлю — сёму планету ў яго падарожжах. «Калі мы збяром усіх

ж паліцыя завяла крымінальную справу, пра ход якой нічога не было вядома.

Два гады назад Нацыянальная бібліятэка Ізраіля, якая выступае за захаванне культурных каштоўнасцяў на тэрыторыі краіны, запатрабавала перадаць ёй усе рукапісы, якія захоўваюцца ў Евы, каб пазбегнуць чарговага рабавання.

Паводле запавету Макса Брова, архіў павінен быць передадзены ў Нацыянальную бібліятэку, аднак сітуацыя ўскладнілася тым, што месца знаходжання запавета таксама невядомае. Мяркуецца, што дакумент таксама захоўваецца ў архіве ў сясцёро Хоффе.

Цяпер супрацоўнікі бібліятэкі паразуноўваюць выяўленыя рукапісы Кафкі з тымі, што захоўваюцца ў іх. Каментары паліцыі і адвакатаў Хоффе атрымаць не удалося. Што менавіта знайшла паліцыя ў сакавіку 2012 года, таксама не паведамляецца...

МАЛІЦЫЯ І АРХІЎ КАФКІ

Ізраільская паліцыя
звязнулася да Нацыянальной
бібліятэкі Ізраіля з просьбай
аб дапамозе ў расследаванні
справы па скрадзеных
рукапісах Франца Кафкі. Як
сталі вядома газете «Гаарец»,
праваахоўныя органы
спрабуюць высветліць, адкуль
былі выкрадзены рукапісы,
выяўленыя ў сакавіку 2012
года, і ці сапраўды яны
належалі пяру Кафкі.

Паліцыя мяркуе, што знайдзеныя дакументы маглі быць выкрадзены з дома Евы Хоффе, адной з дачок Эстэр Хоффе — сакратаркі Макса Брова, які, у сваю часу, быў сябрам і душашпры-

казчыкам Кафкі. Пасля смерці літаратара архіў Кафкі, які Брод адмовіўся знішчыць, перайшоў Эстэр. Яна часткова яго прадала ў Нямеччыну. Акрамя таго, Эстэр Хоффе, як і яе дочки, адмаўлялася ад публікацыі архіва, так што дакладна невядома, што менавіта там захоўвалася.

Частку архіва, змешчаную ў банках Цюрыха і Тэль-Авіва, «раздрукавалі» па расшэнні суда толькі ў 2010 годзе. Вядома, што некаторыя дакументы захоўваюцца і ў доме Евы — яна некалькі разоў зяяўлялася, што з-за размоў вакол архіва да яе спрабавалі пракрасціці рабаўнікі. У 2010 годзе Ева Хоффе сказала, што сякія-такія дакументы (праўда, па словах яе адваката, не вельмі важныя) з яе кватэры ўсё-такі выкрапі. Паводле заявы Хоффе, злодзея вынеслі кнігі, лісты і іншыя паперы. Тады

МУЗЕЙ ПАМУКА

Лаўрэат Нобелеўскай прэміі
на літаратуры Архан Памук
адкрыў у Стамбуле Музей
ніяўнінасці.

У музеі сабраныя рэчы, якія пісьменнік збіраў на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў, вялікую частку з іх ён набыў у антыкварных крамах Стамбула.

Адкрыць музей старадаўніх рэчаў, якія б распавядалі пра рэальнасць мінулага, пісьменнік задумаў больш 15 гадоў назад. Пасля гэтага ў Памука нарадзілася ідэя стварыць раман «Музей ніяўнінасці», на

старонках якога б апісаліся гісторыя, навеяныя набытымі на бараҳолках і блысьміных рынках рэчах.

Памук распавёў, што яго музей не величны — экспазіцыя прысвечана паўсяядзённаму жыццю звычайных людзей з 1950 па 2000 гады. Раней пісьменнік прызнаўся, што плануе ў музеі таксама выставіць свае карціны: у маладосці Памук хацеў стаць мастаком.

Музей планаваўся адкрыць ў 2008 годзе, аднак яго стварэнне ўвесь час адкладвалася. Апошняя гады Архан Памук, якога летасць прызналі вінава-

тым у абрэзе турецкага народа (пісьменнік у адным з інтэрв'ю заявіў, што ў Турцыі быў забіты мільён армян), жыве ў Гоа.

Над праектам музея Памук працаўаў сумесна з групай архітэктараў, мастакоў і дызайнероў. Колькі сродкаў выдаткована на рэалізацыю музея, невядома, але пісьменнік прызнаўся, што грошай, якія прысуджаюцца за Нобелеўскую прэмію (каля мільёна еўра), на музей не хапіла.

Старонка падрыхтавана
паводле матэрыялаў «BBC News»,
«Le Figaro», «Гаарец», lenta.ru,
«Reuters», novostiliteratury.ru,
«Associated Press», prajdzisvet.org
i openspace.ru